



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Урад павінен выпрацаваць дакладную і эфектыўную сістэму работы па прыцягненні ў краіну прамых замежных інвестыцый. З адпаведным патрабаваннем выступіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 лістапада на нарадзе па пытанні стварэння і дзейнасці Нацыянальнага агенцтва інвестыцый і прыватызацыі.

«Мэта перад агенцтвам пастаўлена дакладна — аптымізаваць усе працэсы і стаць для інвестараў тым «адным акном», якое дапаможа ім асвойваць беларускі рынак, а нам — нарошчваць эканамічны патэнцыял», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка са шкадаваннем адзначыў, што ёсць шмат нараканняў на работу ўлады з інвестарамі як на рэгіянальным, так і рэспубліканскім узроўні. Дзевяць людзі скардзяцца на валакіту і бюракратычны перашкоды з боку органаў кіравання. «Сапраўды, бізнэсменам яшчэ да пачатку рэалізацыі інвестпраектаў трэба атрымаць шэраг дазволаў і ўзагодненню розных міністэрстваў, абласных, гарадскіх, раённых выканкамаў і іншых арганізацый. Часта на гэта патрабуецца не менш як паўтара-два гады», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

З другога боку, заўважыў Прэзідэнт, ад кіраўніцкіх структур паступаюць скаргі на паспяховы і неабавязковасць інвестараў, на іх вышэйшыя прэтэнзіі. «Відаць, ёсць і тое, і другое», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

Ён нагадаў, што для зняцця любых перашкод на шляху інвестараў, аперацыйнага вырашэння іх праблем, надання сістэмнасці гэтай рабоце апошнім часам унесены шэраг змяненняў і дапаўненняў ў заканадаўства. Прадстаўлены льготныя ўмовы як для пачатку дзейнасці, так і для ўсяго працэсу рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. Акрамя таго, у краіне пайшлі на стварэнне спецыялізаваных структур і інстытутаў, якія павінны актывізаваць прыток капіталаўкладанняў у Беларусь, у прыватнасці ўваля і інстытут інвестыцыйных агентаў.

Рашэнне сфарміраваць новую рэспубліканскую структуру (Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі) прынята з улікам рэкамендацый аўтарытэтных міжнародных фінансавых і крэдытных арганізацый. На яго ўскладаюцца дзве важнейшыя задачы: эфектыўная практычная работа з інвестарамі і адпрацоўка тэхналогіі прыватызацыі дзяржаўных аб'ектаў.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка выказаў сумненне ў неабходнасці стварэння агенцтва: «Скажу шчыра: я да гэтага часу не ўпэўнены, што мы робім правільна, капіруючы чужы вопыт, што яно нам абавязкова дапаможа пашырыць інвестыцыі».

Урад ужо двойчы ўносіў на ўзагодненне праекты Статута агенцтва і шэрагу дакументаў, якія датычацца структуры, штатаў, арганізацыйнай работы і ўзаемадзеяння яго з іншымі дзяржаўнымі органамі.

Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што яго хвалюе, ці не паўторыць новае агенцтва памылку свайго папярэдніка, на базе якога яго, па сутнасці, ствараецца, ці не будзе гэта яшчэ адной бюракратычнай структурай, якая не спросціць, а ўскладніць шлях інвестараў у беларускую эканоміку. Аляксандр Лукашэнка выказаў таксама сумненне ў тым, ці зможна агенцтва наладзіць эфектыўнае ўзаемадзеянне з іншымі дзяржаўнымі органамі ў цэнтры і ў рэгіёнах, з дырэктарамі прадпрыемстваў, ці не будзе гэта структура дадатковым цяжарам для рэспубліканскага бюджэту. «І галоўнае: што дасць краіне гэта структура ў бліжэйшы час і ў перспектыве? — адзначыў Прэзідэнт. — Ствараючы агенцтва, мы можам зняць адказнасць з міністэрстваў, ведамстваў, кіраўнікоў прадпрыемстваў. Вельмі небяспечна, каб мы рэальную работу з інвестарамі не падмянілі стварэннем якой-небудзь канкрэтнай, можа, нават і важнай структуры».

Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прысутных на нарадзе, заклікаў іх паглядзець на пытанне шырэй і глыбей, чым толькі стварэнне агенцтва.

Як было адзначана ўдзельнікамі нарады, пытанне прыцягнення ў краіну прамых замежных інвестыцый цяпер становіцца першачарговай задачай. У будучай пяцігодцы неабходна забяспечыць штогадовы прыток такіх інвестыцый у эканоміку рэспублікі ў суме \$6-7 млрд. Важна таксама не ўпусціць час і скарыстацца перавагамі ў рамках Мытнага саюза для прыцягнення ў Беларусь буйных стратэгічных інвестараў.

Разам з тым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што стварэнне агенцтва не павінна азначаць, што з улада, міністэрстваў, губернатараў, мясцовых органаў улады і кіраўнікоў прадпрыемстваў павінна знята адказнасць за работу па прыцягненні інвестыцый. «Не могуць 12 дзяржаўных ахапіць усю работу ў маштабах усёй краіны. Што перашкаджае цяпер працаваць?» — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, у пытанні прыцягнення інвестыцый не вычарпалі свой рэсурс урад і мясцовыя ўлады. «Прыцягненне інвестыцый — важнейшы напрамак дзейнасці ўлады», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Агенцтва — гэта маленькая прапанова ў вялікай рабоце па мадэрнізацыі краіны».

Што датычыцца стратэгіі прыватызацыі, то Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што яна ўжо вызначана. «Мяняць мы нічога не маем намеру, тым больш жыццё пацвердзіла, што гэта правільная палітыка — кропкавая прыватызацыя. Не ўсёагульная, а кропкавая, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — Палітыка прыватызацыі вызначана, і, пакуль я Прэзідэнт, я ніколі не пайду на тое, каб ажыццяўляць прыватызацыю так, як гэта было ў нашых суседзях».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што сёння неабходна выпрацаваць дакладную і эфектыўную сістэму работы па прыцягненні інвестыцый. «Урад сёння павінен займацца толькі інвестыцыямі. А потым уборкай, сенажом і іншае — мы гэта ўжо наладзілі», — сказаў беларускі лідар. — Я хачу, каб у маштабах краіны ўрад выпрацаваў гэтыя меры і адказаў за гэта і каб у іх гэта было пытанне нумар 1».

Паводле слоў кіраўнік дзяржавы, на сённяшні дзень нельга сказаць, што агенцтва або ўпраўленне па інвестыцыях зжыло сябе як падраздзяленне Міністэрства эканомікі. «Значыць, яно павінна та і функцыянаваць», — адзначыў Прэзідэнт. — Я не бачу неабходнасці выводзіць гэта агенцтва. Хочаце яго называць агенцтвам — калі ласка. Адказнасць павінна быць міністра эканомікі і прэм'ер-міністра, а дакладнай, напэўна, усё-такі ўлада».

У прыватнасці, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што можна прадумаць сістэму паказчыкаў, па якіх урад і міністэрствы рабілі б справаздачу аб праводзімай ім рабоце па прыцягненні інвестыцый.

«Давайце разглядаць пытанне інвестыцый у маштабе краіны, як аснову мадэрнізацыі нашай эканомікі. Калі трэба дашліфаваць нарматыўна-прававую базу — давайце дашліфуюем, калі патрэбны адказы, хто гэтым будзе займацца, — давайце вызначым», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

БЕЛАРУСКАЕ РАДЫЁ: АДКАЗНАСЦЬ, СУМЛЕННАСЦЬ І ПРЫНЦЫПОВАСЦЬ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з 85-годдзем калектыву Беларускага радыё.

«Гісторыя айчынскага радыёвяшчання непарыўна звязана з гісторыяй усёй краіны. Журналісты заўсёды былі ў цэнтры падзей, неслі слова праўды, падтрымлівалі і натхнялі людзей», — гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што «сёння Беларускае радыё — гэта высокая інфарматыўнасць і шырокі доступ, актуальнасць і кампетэнтнасць, аперацыйнасць і сучасная тэхналогія». Выбар яркіх, цікавых тэм, энергетыка жытых галасоў прывячваюць радыёслухачоў як у Беларусі, так і за мяжой. «У аснове нашых перадач — павага да чалавека, адказнасць за сказанае, сумленнасць і прынцыповасць», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.

Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што Беларускае радыё і ў далейшым будзе дынамічна рухацца наперад, уносіць дастойны ўклад у развіццё айчынай медыяпрасторы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім шчасця, здароўя і новых творчых здзяйсненняў на карысць нашай роднай Беларусі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 17 лістапада 2010 г. у 12.00 у зале пасяджэння Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаярмейская, 4) адбудзецца пасяджэнне пятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

МОЛАДЗЬ НАЙБОЛЬШ ДАВЯРАЕ ПРЭЗІДЭНТУ

Сярод органаў дзяржаўнага кіравання найбольшым даверам у моладзі карыстаецца Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь — 71 працэнт. Пра гэта сведчаць вынікі маніторынгу, праведзенага ў верасні Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

Іншым органам улады — Нацыянальнаму сходу, Савету Міністраў, мясцовым уладам — давяраюць у сярэднім на 61 працэнт моладзь беларусаў. На працягу года ўзровень даверу моладзі ўладным структурам прычынаў не змяняўся.

Сілавым і праваахоўным структурам у той або іншай ступені давяраюць 76 працэнтаў юнакоў і дзяўчат. Найбольшым даверам сярод респандэнтаў карыстаюцца пагранічная войскі і армія (76 працэнтаў). Далей ідуць Камітэт дзяржаўнай бяспекі, пракуратура, суды, Камі-

тэт дзяржантролі (у сярэднім на 70 працэнтаў). Сярод грамадскіх арганізацый, рэлігійных структур і палітычных партый найбольшым даверам у моладзі традыцыйна карыстаецца царква (74,5 працэнта). Больш за палову ўдзельнікаў апытання давяраюць прафсаюзам ФЛПБ, БРСМ і партыям, якія падтрымліваюць уладу (у сярэднім 56 працэнтаў). Што датычыцца апазіцыйных партый і прафсаюзаў, якія не ўваходзяць у ФЛПБ, то тут адмоўныя ацэнкі сустракаюцца куды часцей: гэтым інстытутам не давяраюць 65,5 працэнта і 52,5 працэнта респандэнтаў адпаведна.

Як адзначылі ў ІАЦ, сярод беларускай моладзі традыцыйна пераважаюць нізкія пратэстныя настроі. Не дапускаюць свайго ўдзелу ў розных акцыях такога кшталту да 94,5 працэнта апытаных.

Ул. інф.

ISSN 1990 - 763X	Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 16.11.2010 г. (для бн разліку)	Курсы замежных валют для безвалютнай разліку Цэнтрабэнк Рэ
	▲ 1 долар США..... 3 035,00	1 чэшская کرونا..... 167,92
	▼ 1 еўра..... 4 138,53	1 польскі злоты..... 1048,65
	1 латывійскі лат..... 5 834,29	▼ 1 расійскі рубель..... 98,34
	1 літоўскі літ..... 1 198,42	1 украінская грывня..... 381,79



«ЕЎРАБАЧАННЕ» — НА СТАРТ!

ФІНАЛ конкурсу дзіцячых песні «Еўрабачанне-2010» з нецярплівацю чакаюць усе. Але найбольш — удзельнікі. Днямі ўсе 14 дэлегацый краін-удзельніц прыляцелі ў Мінск — 15 лістапада афіцыйна стартуваў Еўрабачанне. У панядзелак для канкурсантаў запісалі 30-секундныя відэаўжыві. Кожная з іх пабудавана на малюнках-асацыяцыях, якія ўзнікаюць у дачыненні да той альбо іншай краіны.

Усіх канкурсантаў паслялі ў гасцініцу «Мінск». На рэпетыцыі ў «Мінск-Арэну» і Палац Рэспублікі, дзе размясціўся Еўрадом, юных зорчак пераводзіць адмысловыя шатлы з сімволікай конкурсу. Такія ж аўтобусы прадугледжаны і для журналістаў.

Акрамя таго, кожнаму з канкурсантаў арганізатары падрыхтавалі так званы «Friendship class» («Клас сяброўства»), які будзе падтрымліваць юных спевакоў на сцэне, удзельнічаючы ва ўсіх рэпетыцыях і фінальных ужо. У «Клас сяброўства» ўвайшлі вучні 14 устаноў адукацыі Мінска з добрым веданнем англійскай мовы і музычным здольнасцямі.

Як расказала «Звяздзе» намеснік загадчыка аддзела карпаратыўных праектаў і прамапраграмнага Беларэдадзікампаніі Вольга ЦШУРОВА, кожны канкурсант будзе мець «Клас сяброўства» з ліку 20 чалавек.

Рэкламны шчыт дзіцячага «Еўрабачання» рыхтуюць спецыялісты ўстановы «Мінскрэклама» Дзмітрый ГУРСКІ і Генадзь РАБЕЎ.



Такая адмысловая група падтрымкі будзе актыўна хваляць за выступоўцаў, махаючы спецыяльнымі плакатамі і трымаючы расцяжкі з прыемнымі словамі. Такім чынам, як спадзяюцца арганізатары, гэта дапаможа канкурсантам не хвалявацца на сцэне і канцэнтравана на выступленні.

Сцэна, да слова, ужо гатовая. Яе прыблізна кошт спецыялісты ацэняюць у паўмільёна долараў.

— Перад намі стала складаная задача — зрабіць дзіцячую сцэну, — каментаваў дызайнер сцэны Ульф МАРТЭНСАН. — Па-першае, яна павінна быць бясспячнай, па-другое, выглядаць святлочна і велічна. Але дзіця пры гэтым не павінна выглядаць псыхачкай, не павінна згубіцца, таму плочка га-лунай афарма — усяго 9 метраў.

Сцэна аформленая ў блакітным тоне, астатнія колеры вясёлкі з'явіцца ў выглядзе колеравага афармлення. Не будзе ля сцэны і партэра. Замест яго — танцпол на тысячу чалавек.

Глядацкія балы ад Беларусі аб'явіць васьмікласніца сталічнай гімназіі-каледжа № 24 Анастасія Буцуюгіна, а каментавачка конкурсу ў беларускім тэлеэфіры будзе радыёведучы і ды-джэй Павел Лазовіч, супрацоўнік радыёстанцыі «Радыус FM» і Першага канала Беларускага радыё.

Адбыліся змены і ў праграме. Адрываец конкурс дзіцячых песні будзе дует не Аляксандра Рыбачка і Косені Сітнік, як планавалася раней, а дует Косені Сітнік і Аляксея Жыгалкова. У апошні момант Аляксандр Рыбачка адмовіўся, спаслаўшыся на сваю занятасць. Між іншым, на сам конкурс спявак абяцае прыехаць Ілья ЛАПАТОВ.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Минского райпо (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества (цены снижены на 20 %):

Лот № 1: здание магазина, об. пл. 128,5 кв.м, Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Закуржика. Начальная цена с НДС – 79 680 000 бел. рублей. Площадь земельного участка – 0,1217 га.

Лот № 2: здание магазина, об. пл. 94,2 кв.м, Минский р-н, Самохваловичский с/с, д. Углы. Начальная цена с НДС – 53 760 000 бел. руб. Площадь земельного участка – 0,0571 га.

Лот № 3: здание магазина, об. пл. 94,1 кв.м, Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Дубинки. Начальная цена с НДС – 50 880 000 бел. рублей. Площадь земельного участка – 0,0514 га.

Лот № 4: здание магазина «Хозтовары», об. пл. 187,0 кв.м, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Ждановичи. Начальная цена с НДС – 218 880 000 бел. руб. Площадь земельного участка – 0,0773 га.

Задаток 10 % от начальной цены.

Подробное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 07.10.2010.

Аукцион состоится **23.11.2010 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **22.11.2010 до 17.00** по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

ПРАГРЭС ПАЙШОЎ

ЕЎРАПЕЙСКИ Камісар па пытаннях пашырэння ЕС і Еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан ФЮЛЕ прыехаў у Беларусь у другі раз і прывёз з сабой як мінімум дзве навіны. Імі і падзяліліся з масмедыяў і перальчыкам паміж сустрэчамі з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і міністрам замежных спраў Беларусі Сяргеем Мартынавым.

Першая вестка — пра тое, што ў мінулыя пяці дні Еўракамсія прыняла мандаты на перамовы аб палітычным візавага рэжыму для грамадзян Беларусі і аб рэадмісіі. Рабочыя групы пачнуць функцыянаваць у лістападзе і снежні адпаведна. Спадар Фюле выразіў спадзяванне, што ў пачатку наступнага года будзе магчыма прыступіць да сур'ёзных перамоў з беларускімі ўладамі, якія дазволілі б жыццям краіны атрымаць істотную палёгу для наведвання ЕС. І гэта, трэба думаць, хутчэй, пытанне часу, чым палітыкі.

— Візава палёгка для беларускіх грамадзян не павінна быць звязаная з палітычнымі пытаннямі ці абумоўлена імі, — перакананы Штэфан Фюле.

Узмацніць сваё прадстаўніцтва тут Еўрасаюз мяркуе ўжо ў пачатку наступнага года — са з'яўленнем паўнаважнага пасольства ЕС у Беларусі.

Другая навіна: дзяржаваў—ўдзельніцы ЕС пачалі абмеркаванне сумеснага праектавага плана ў дачыненні да Беларусі. А пачолькі з Еўрасаюзам у нас дагэтуль няма двухбаковага пагаднення, то такі крок еўрапейскай суполкі выглядае вельмі і вельмі важным. Яшчэ большае спадзяванне выклікае яго неабмежаванасць нейкай адной галіной. Паводле ўраза еўрапейскага палітыка, «гэта план, які развівае адносіны ва ўсёй сферах». Не стане выключэннем, безумоўна, і прынцыповыя для еўрасуполкі аспекты — правы чалавека і дэмакратыя. План, паводле слоў спадара Фюле, закліканы дапамагчы Беларусі з мадэрнізацыяй. Не абмянаецца і эканамічны сектар. Асабліва інтарэс еўрапейскага боку звязаны з энергатаўткамі. «Сфера, у якой мы цяпер вядзем усё больш актыўны дыялог», — адзначае еўракамісар. Праежжаны план, на думку чэшскага палітыка, даасць аснову для амбіцыйных двухбаковых праграм па ўсім спектры адносін.

Ілона ІВАНОВА.

ТОЛЬКІ ФАКТЫ



ВЫРУЧКА АД РЕАЛІЗАЦЫІ КАМП'ЮТАРНЫХ ПРАГРАМ ПВТ У СТУДЗЕНІ—ВЕРАСНІ ВІРАСЛА НА 40 ПРАЦЭНТАЎ

Выручка ад рэалізацыі камп'ютарных праграм Парка высокіх тэхналогій у студзені—верасні 2010 года вырасла на 40 працэнтаў у параўнанні з аналагічным перыядам 2009 года. Аб выніках гаспадарчай дзейнасці ПВТ за 9 месяцаў 2010 года Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 лістапада далажыў дырэктар адміністрацыі ПВТ Валерыі Цапкала.

Кіраўнік дзяржавы далажана аб пазітыўнай дынаміцы развіцця ПВТ. Асноўная прадукцыя — амаль 80 працэнтаў, як гэта было і раней, накіроўваецца на эксарт. Расце і колькасць рабочых месцаў Парка высокіх тэхналогій: за 9 месяцаў іх створана больш як 800. Гэта высокакваліфікаваны інжынерны персанал, які забяспечвае рост экспарту распрацоўваемага праграмага прадукту.

Дырэктар адміністрацыі ПВТ прывёў аб'ём экспарту камп'ютарных праграм: сёння ПВТ экспартуе ў 12 разоў больш, чым уся краіна ў 2005 годзе.

У адрозненне ад іншых краін СНД і Цэнтральна-Усходняй Еўропы, у Беларусі сапраўды ўзнікла індустрыя распрацоўкі камп'ютарных праграм: самастойная, незалежная, высокатэхналагічная, яна мае значны патэнцыял для таго, каб заняць дастойнае месца ў сусветным падзеле працы.

Паводле слоў Валерыя Цапкалы, асноўны сродак развіцця ПВТ — узаемадзеянне з сістэмай адукацыі і яе удасканаленне. На яго думку, сістэма адукацыі павінна ў большай ступені сёння падладжацца пад патрэбы галін эканомікі Беларусі, асабліва высокатэхналагічных. Пры гэтым ПВТ арыентуецца на работу не толькі з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. Так, у пачатку лістапада быў зарэгістраваны адукацыйны цэнтр ПВТ, дзе будуць весіцца перакваліфікацыя і навучанне людзей, якія жадаюць прыйсці на работу ў Парк высокіх тэхналогій.

У студзені 2011 года плануецца адкрыць Беларусь-індыяскага адукацыйнага цэнтра, дзе таксама будзе весіцца падрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі IT-спецыялістаў кампаній ПВТ, выкладчыкаў профільных тэхнічных ВНУ, навучанне менеджараў у сферы інфармацыйных тэхналогій для прадпрыемстваў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

РОЗГАЛАС

БЯГУЧЫЕ ТЫДЗЕНЬ БУДЗЕ НЕ ПА-ЛІСТАПАДАЎСКУ ЦЁПЛЫМ

У Беларусі на бягучым тыдні чакаецца даволі цёплае надвор'е, паведамляе БЕЛТА галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідромэтанэацэнтра Вольга ФЯДОТАВА.

У бліжэйшыя суткі на тэрыторыі Беларусі прагназуюцца невялікі дажджы, месцамі дамоў, дзе ўсе спрыяна плацяць за камунальныя паслугі, атрымаюць льготы. Паводле ўмоў акцыі, яны могуць замовіць на вялікім экране ў цэнтры горада віншаванне за 7750 рублёў (гэта палова звычайнай цэны) альбо падаць аб'яву да 5 слоў на інфармацыйны партал за 4500 рублёў. Цяпер у Магілёве 680 дамоў без даўгоў — гэта прыкладна 39 тысяч рахункаў. У цэнтры інфармацыйных сістэм разлічваюць, што акуртанія плацельшчыкі сваім прыкладам прыцягнуць да дысцыпліны і даўжнікоў-суседзяў. Паводле інфармацыі Магілёўскага абласнога ЖКК, пратэрмінаваны запачысанасць насельніцтва рэгіёна за камунальныя паслугі перавышала 6 мільярд рублёў. Амаль палова гэтай сумы прыпадае на буйныя гарады Магілёў і Бабруйск.

Тры бліжэйшыя месяцы пазтапна, у розных раёнах абласнога цэнтра, жыхары дамоў, дзе ўсе спрыяна плацяць за камунальныя паслугі, атрымаюць льготы. Паводле ўмоў акцыі, яны могуць замовіць на вялікім экране ў цэнтры горада віншаванне за 7750 рублёў (гэта палова звычайнай цэны) альбо падаць аб'яву да 5 слоў на інфармацыйны партал за 4500 рублёў. Цяпер у Магілёве 680 дамоў без даўгоў — гэта прыкладна 39 тысяч рахункаў. У цэнтры інфармацыйных сістэм разлічваюць, што акуртанія плацельшчыкі сваім прыкладам прыцягнуць да дысцыпліны і даўжнікоў-суседзяў. Паводле інфармацыі Магілёўскага абласнога ЖКК, пратэрмінаваны запачысанасць насельніцтва рэгіёна за камунальныя паслугі перавышала 6 мільярд рублёў. Амаль палова гэтай сумы прыпадае на буйныя гарады Магілёў і Бабруйск.

У МАГІЛЁВЕ ЗААХВОЦЯЦЬ ДАМЫ БЕЗ ДАЎГОЎ

Цэнтр гарадскіх інфармацыйных сістэм праводзіць акцыю «Дом без даўгоў».

Тры бліжэйшыя месяцы пазтапна, у розных раёнах абласнога цэнтра, жыхары дамоў, дзе ўсе спрыяна плацяць за камунальныя паслугі, атрымаюць льготы. Паводле ўмоў акцыі, яны могуць замовіць на вялікім экране ў цэнтры горада віншаванне за 7750 рублёў (гэта палова звычайнай цэны) альбо падаць аб'яву да 5 слоў на інфармацыйны партал за 4500 рублёў. Цяпер у Магілёве 680 дамоў без даўгоў — гэта прыкладна 39 тысяч рахункаў. У цэнтры інфармацыйных сістэм разлічваюць, што акуртанія плацельшчыкі сваім прыкладам прыцягнуць да дысцыпліны і даўжнікоў-суседзяў. Паводле інфармацыі Магілёўскага абласнога ЖКК, пратэрмінаваны запачысанасць насельніцтва рэгіёна за камунальныя паслугі перавышала 6 мільярд рублёў. Амаль палова гэтай сумы прыпадае на буйныя гарады Магілёў і Бабруйск.

«МІНЁР»-РАЎНІВЕЦ

Каб сарваць сустрэчу дзясціны са

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АДОРЫЎ ПРАКТАКОЛА АБ ЗМЯНЕННЯХ У ПАГАДНЕННЕ АБ ПЕРАМЯШЧЭННІ ФІЗІЧНЫМІ АСОБАМІ ТАВАРАЎ ПРАЗ ГРАІІЦУ МС

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сваім указам № 586 ад 12 лістапада адорыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект Практакола аб унесенні змяненняў і дапаўненняў у Пагадненне аб парадку перамяшчэння фізічных асобамі тавараў для асабістага карыстання праз мятную граніцу М'ятнага саюза і ўдасканалення мытных аперацый,

У БЕЛАРУСІ РЭГЛАМЕНТАВАНЫ ПАРАДАК НАБЫЦЦА АБ'ЕКТАЎ НЕРУХОМОЙ МАЁМАСЦІ ДЛЯ МЯСЦОВЫХ ПАТРЭБ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 581 «Аб набывіці аб'ектаў нерухомай маёмасці для мясцовых патрэб».

Дакументам прадугледжана, што мясцовыя Саветы дэпутатаў, па іх даручэнні абласныя, гарадскія, раённыя, пасялковыя і сельскія выканаўчыя камітэты, мясцовыя адміністрацыі раёнаў у гарадах штогод зацверджваюць пералік наступных катэгорый аб'ектаў нерухомай маёмасці, што знаходзяцца на іх тэрыторыі: капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), ізаляваныя памяшканні, незавершаныя закансерваваныя капітальныя пабудовы незалежна ад іх функцыянальнага прызначэння, якія могуць быць выкарыстаны для мясцовых патрэб і адносна якіх у выпадку іх продажу органамі мясцовага кіравання і самакіравання можа быць рэалізавана пераважнае права на іх набывіццэ за кошт сродкаў, залпаваных у мясцовым бюджэце на гэтыя мэты.

Указам дэталёва рэгламентаваны парадак узае-

звязаных з іх выгукам, ад 18 чэрвеня 2010 года. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Андрэй Кабякоў упунаважаны на правядзенне перагавораў па праекту гэтага пратакола і яго падпісанне.

Указам прадугледжана, што пратакол будзе часова прымяняцца з даты яго падпісання да ўступлення ў сілу. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У БЕЛАРУСІ РЭГЛАМЕНТАВАНЫ ПАРАДАК НАБЫЦЦА АБ'ЕКТАЎ НЕРУХОМОЙ МАЁМАСЦІ ДЛЯ МЯСЦОВЫХ ПАТРЭБ

мадзевыя органы мясцовага кіравання і самакіравання, юрыдычных і фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрыемстваў, пры адчужэнні прыналежаючых ім аб'ектаў нерухомай маёмасці, адмовы ад пераважнага права на іх набывіццэ, заключэння дагавора аб адчужэнні такіх аб'ектаў, дзяржаўнай рэгістрацыі дагавора і заснаваных на ім правоў, абмежаванню (абмяжарванню) правоў.

Акрамя таго, устаноўлены наступныя невыкананя пераважнага права органаў мясцовага кіравання і самакіравання на набывіццэ ўключеных у пералік аб'ектаў нерухомай маёмасці, якія могуць быць выкарыстаны для мясцовых патрэб; прадастаўлена магчымасць занясення ў зацверджаны пералік змяненняў і (або) дапаўненняў; устаноўлены выпадкі, калі пераважнае права на набывіццэ аб'ектаў нерухомай маёмасці не распаўсюджваецца.

Прыняцце ўказа не затрабуе дадатковага выдзялення бюджэтных сродкаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ПРАГРЭС ПАЙШОЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У плане няма строгіх часавых рамак, паколькі размова ідзе не пра дакумент, які мае юрыдычную сілу, а пра пілі інструмент, які садзейнічае супрацоўніцтву Беларусі і ЕС. Тым не менш Штэфан Фюле інфармуе, што дзяржавы ўдзельніцы палічаць за лепшае пакласці гэты план на стол... пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.

Апошньюе ў спісе, аднак не апошняе па важнасці, як казалі б англічане. Еўракамісар прывёз ў Беларусь і ярка выражанае перадвыбарчае пасланне.

— ЕС хоча бачыць выразны і вымяральны прагрэс у параўнанні з мінулымі выбарамі, — канстатуе Штэфан Фюле.

На ўрачэнне ад электаральных працэсаў, безумоўна, паўплываюць і высоковы назіральны місіі АБСЕ пад кіраўніцтвам Герта Аранса, з якім еўракамісар таксама сустраўся ў Мінску. Згодна ключавых крытэрыяў, па якіх будзе ацэньвацца прагрэс у дэмакратызацыі выбараў (прычым не толькі АБСЕ, але і ЕС), спадар Фюле назваў такія аспекты, як рэгіст-

рацыя кандыдатаў, фарміраванне выбарчых камісій, доступ да медыя, дэтрмінавае галасаванне, падлік галасоў і апрацоўка вынікаў.

— Я бачу пэўны прагрэс па некаторых пазіцыях, — падкрэслівае еўрапейскі палітык. — Рэгістрацыя кандыдатаў ідзе добра, збор подпісаў я б назваў заахвочвальным, доступ да медыя палепшыўся.

Карацей, прагрэс пайшоў! Аднак, відаць, яшчэ не дастаткова для ўзгорнай еўрапейскай дэмакратыі хад. Так, Штэфан Фюле са шкадаваннем адзначае адсутнасць значных зрухаў у фарміраванні выбарчых камісій, дзе слаба прадастаўлена апазіцыя. «Усё яшчэ застаюцца пытанні, звязаныя з дэтрмінавым галасаваннем», — дадае еўракамісар. Палітык таксама абверг сцвярджэнне, што ЕС на гэтым этапе будзе аддаваць перавагу таму ці іншаму кандыдату. Ён падкрэсліў, што справа беларускіх грамадзян — рабіць выбар. І менавіта гэта падтрымлівае і хацеў бы ўбачыць у бягучым электаральным працэсе еўрапейскі бок.

Ала МАЧАЛАВА.

МІСІЯМІСІІ

Назіральнікі ад АБСЕ распачынаюць сваю работу на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі

Ва ўсякім разе, неабходна для таго дакументы атрымаць. Кіраўніком місіі (які бярэ на сабе такую «місію» ўжо трыцца разоў у нашай краіне), паслом Гертам АРАНСАМ. Падчас сустрэчы са старшынёй Цэнтрвыбарка Лідзіяй ЯРМОШЫНАЙ. Яна спадзяецца, што на гэты раз «атрымаецца усё, што не атрымалася раней». Кіраўнік ЦВК праінфармавала гасцей пра ўлічэння рэкамендацый АБСЕ. Узв'язч тэма ж тэрміні для супрацоўнікаў у частковых камісій. Падчас такіх «роўлетчыц» змяшчаюць правядзенне выбараў ад пачатку да канца: які быць са спісамі выбарчых бюлетэнямі, падводзіць вынікі, вырашаць канфліктныя сітуацыі.

Старшыня Цэнтральнай камісіі разлічвае, што дзеянні і выказванні міжнародных назіральнікаў, зробленых падчас работ у Беларусі, будуць супадаць з вынікавай справаздачай. Не ў прыклад неэравнаўважнай сітуацыі з папярэднямі справаздачкамі, калі канстатавалася самае негатывнае і абміналася пазітыўнае. Са свайго боку ЦВК запэўнівае ў гаतोўнасці да плёнага супрацоўніцтва з місіямі, забеспячэння ўсёй неабходнай інфармацыі.

Кіраўнік назіральнай місіі падзякаваў беларускаму боку за своечасовае запрашэнне і канстатаваў плённасць супрацоўніцтва падчас пяцідзённых кампаній, нягледзячы на пэўнае рознагалоссе. Прапанавана не адхочыцца ад ужо звыкліх традыцый супрацьстаяння з кіраўніцтвам ЦВК штотыдзень. На гэтай сустрэччэ ён, напрыклад, цікавіўся статыстыкай пададзеных скаргаў, работай масмедыя, умовамі для дэтрмінавага галасавання. Такая працэдура, зазначыў спадар Аранс, не пярэчыць прынцыпам АБСЕ.

Рэч у тым, каб яна была празрыстай і надзейнай. Кіраўнік місіі АБСЕ канстатуе істотныя пазітыўныя зрухі ў беларукім выбарчым працэсе. Ён вітае, у прыватнасці, пашырэнне магчымасцяў назіральнікаў для нагляду за падлікам галасоў, які раней выклікаў шмат нараканняў.

Журналістам Герт Аранс паведаміў, што доўгатэрміновы назіральнікі Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ прыбудуць у беларускую сталіцу заўтра. Да канца працоўнага тыдня яны зоймуць пазіцыі ў розных кутках краіны. У чым жа ключавая «місія» місіі? Паводле слоў спадара Аранса, вялікая ўага будзе надавацца рэалізацыі ўнесеныя у выбарчае заканадаўства змен. Прамежкавую ж справаздачу прывесыць фарміраванае выбаркамаў. Доўгатэрміновы маніторынг, як чакаецца, будзе весці 40 супрацоўнікаў, яшчэ 400 прыбудуць пазней — для назірання непасрэдна за галасаваннем. Падчас работы місіі абдуцця сустрэчы з беларускі-

Зоя ВАРАНЦОВА.

ДЗВЕ ГАЛАВЫ ДОБРА, А ТРЭЦЯЯ — ЛЕПШ

Спосабы вырашэння спрэчак, альтэрнатыўныя судовым, парламентарны абмеркавалі з правазнаўцамі за «круглым сталом» у Савец Рэспублікі. Фарсироваць іх практычнае прымяненне варта ўжо хоць бы для таго, каб разгручыць суды, у першую чаргу гаспадарчых. За апошнія 10 гадоў колькасць зваротаў туды вырасла ў сем разоў. І кожны суддзя гаспадарчага суда разглядае ў сярэднім па 80—90 спраў за месяц, канстатуе Валерый МАНКЕВІЧ, загадчык кафедры прававых дысцыплін Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ. Рэч, разумема, не толькі ў клопаце пра суддзю, але і ў тым, што такое мноства спраў кладзецца цярпамам на бюджэт. У той час, як трацейскія суды (дзе вырашэнне спрэчкі давярэцца выбранай удзельнікамі трэцяй асобе, адсюль і назва пайшла), на думку навукоўца, аб'ектыўна могуць стаць асноўным інстытутам вырашэння спрэчак прыватна-прававага характару. І тут ніхто не вынаходзіць ровар: гэта найпершая форма правасуддзя, якой пасляхова карысталіся яшчэ ў дзяржавах старажытнага Усходу. Грэцыі і Рыма. Першыя згадкі пра тое вышэйнае спрэчка, вы толкмі ўвясце, датуюцца пятым стагоддзем да нашай эры. І сёння яго гэтак жа эфектыўна прымяняецца, так бы мовіць, усім цывілізаваным светам.

Сістэма трацейскіх судоў ёсць у Беларусі, аднак тут яна не атрымапа дастатковага распаўсюджвання, адзначае Мікалай САМА-

Парламенцкі дэб'ятнік

СЕЙКА, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях.

І дарма. Да эканомікі яна больш лаяльная.

— Звычайныя суды прадугледжваюць больш жорсткія санкцыі, у той час як трацейскія з'яўляюцца элементам кампрамісу. Тут магчымае любое рашэнне. Гэта дэмакратычны інстытут. Увесь Захаў працуе на трацейскіх судах. Іх дзейнасць станоўчая для захавання гаспадарчых сувязяў: захоўваюцца падпрямемствы, працоўныя месцы, — акцэнт у старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Яўген СМІРНОЎ.

Карыснай будзе дыскусія і ў рабоце над заканадаўствам «Аб трацейскіх судах». Яго якраз рытуецца да разгляду ў другім чытанні. Якія магчымасці ён адкрывае?

— У трацейскіх судоў будзе шырокая кампетэнцыя: можна будзе вырашыць не толькі грамадзянска-прававыя спрэчкі, але таксама спрэчкі, якія ўзнікаюць у працоўных і сямейных адносінах, — падкрэслівае Віктар РАБЦАЎ, намеснік старшыні Вышэйшага Гаспадарчага Суда.

Па сутнасці прадметам трацейскага разбору зможна стаць любая спрэчка, якая ўзнікла паміж двума бакамі (ці то паміж грамадзянамі, ці то паміж юрыдычнымі асобамі, ці то паміж грамадзянамі і юрыдычнымі асобамі) і не закранае інтарэсы траціх асобаў.

— Замежнікі змогуць стаць удзельнікамі разбору ў беларус-

кіх трацейскіх судах, — дадае В. Рабцаў.

Адметна, што трацейская сістэма, хоць па сутнасці і з'яўляецца пазасудовай, прыватнай, не пазбаўляецца падтрымкі дзяржавы: — Гаспадарчыя суды бярдуць на сабе забеспячэнне эканомікі і рэальнага выканання рашэнняў, прынятых трацейскімі судамі.

Намеснік Старшыні Вышэйшага Гаспадарчага Суда таксама мяркуе, што зварот у трацейскія суды павінен быць выгадным спрачальнікам. Напрыклад, больш зручна абскарджваць іх рашэнні: — Абскардзіць можна аднойчы і без праходжання той шматступенчатай сістэмы надбудов, як у выпадку аспрэчвання рашэнняў гаспадарчых судоў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра — агаворваць тэрміны ва ўласных рэгламентах — з тым, каб гэта было выгадна бакам. Што з абмеркаванага ўвойдзе ў праект закона, пабачым у другім чытанні.

Сярод пераваг такога метаду высвятлення адносін спадар Рабцаў называе яшчэ і «магчымасць выбару арбітра, які з'яўляецца экспертам у той галіне, у якой адбылася спрэчка». На карысць трацейскіх судоў таксама нізкі памер збору і кароткія тэрміны разгляду спраў. У законапраекце, напрыклад, ён усталюваны ў межах трох месяцаў. Аднак гэта пазіцыя дыскусійная: магчыма, варта даць трацейскім судам сваю манеўра

Алена Васільеўна Корань з вёскі Берлеж Пухавіцкага раёна звярталася ў «Звязду» дагэтуль ужо неаднойчы. На гэты раз яе пытанне датычылася вуглічнага асвятлення: чаму побач з яе домам не ўстановаць ліхтары? Маўляў, на ўсю невялікую вуліцу дзейнічае толькі два ліхтары — у пачатку і ў канцы, прычым, адзін гарыць увесь час, а другі чамусьці адключаецца пасля апоўначы.

Мы спрабавалі патлумачыць, што тут дзейнічаюць пэўныя сацыяльныя стандарты на ўстаноўку ліхтароў (чытачка са сама прызнавала, што вуліца — невялікая, і па ёй не праходзіць ахвялена аўтабуса). Вядома, адключаюць ліхтары дзеля эканоміі, а калі адзін з іх не гарыць, магчыма, штосьці здарылася з рэле. Аднак нават пасля нашай парады звярнуцца ў сельскі Савет заўважана засталася незадаволеная, хоць бы там, наколькі стала зразумелым, патлумачылі тое ж самае. «А мы што — не людзі?» — працягвала ў чарговы раз даводзіць нам заяўніца.

Цяпер ужо рэдакцыя была вымушана патэлефанаваць у Блужскі сельскі Савет. Як і чакалася, пачулі відэачас: вуліца малая, ліхтары ўстаноўлены ў яе пачатку і ў канцы, адзін з іх гарыць пастаянна толькі на ўездзе. Калі кожнага дома (а ўсё па заўважэнні тое ж пытанне могуць задаць і яе суседзі) паставіць слупы з лямпакамі незалежна.

— Аднак, калі ў чалавека існуе нейкая сваё прычына асвятляць асабісты двор, гаспадарчыя пабудовы на ім або веснікі з вуліцы, калі ласка — ёсць цалкам законная прапанова электрасетак для такіх грамадзян. Гэта калі ад асабістага лічылніча вывадзіцца лямпачка на двор, — заўважылі ў сельскім Савеце. — Гарэць па жаданні чалавека яна можа хоць кругласутачна, аднак — за кошт домаўладальніка. Тарыф на аплатае спажывае электраэнергіі дзейнічае ў гэтым выпадку звычайна, як і пры аплатае за асвятленне ў самім доме. Мы прапануем так варыянт ляджам, якія незадаволеныя тым, што побач з іх домам няма ліхтароў. Аднак, як паказвае практыка, калі грамадзяне даведваюцца, што электрычнасць даведзецца аплатаваць са сваёй кішнi, ахвотных пайсці на такі крок не знаходзіцца.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Мікалай КРАСОЎСКІ:

«Брэсту патрэбны гарадскі раддом, некалькі паліклінік і хоспіс»



З дэлегатам IV Усебеларускага народнага сходу — галоўным урачом Брэста і Брэсцкага раёна Мікалаем КРАСОЎСКІМ удалося пагуарыць літаральна паміж дзвюма важнымі нарадамі. Мікалай Васільевіч сляжаўся ў праектны інстытут на абмеркаванне праекта гарадскога раддому. З гэтага і пачалася размова:

— **Хіба абласны раддом ужо не сляжаўся з напільвам парадзі?**
— Не ў гэтым справа. Пакуль што наш адзін раддом, дзякуй Богу, вельмі добра вырашае паліпсыва. Але абласны раддольны дом у Брэсце — клінічна троегара ўзроўню. Гэта значыць, ён абсталяваны і аснашчаны так, што можа прымаць нават роды з любой паталогіяй. Тут павінны нараджаць жанчыны з усёй вобласці, каму патрэбна спецыялізаваная дапамога. А здаровыя жанчыны могуць нараджаць у звычайнай гарадской медыцынскай установе, дзе для іх таксама будзе створаныя камфортны ўмовы. Акрамя таго, у абласным цэнтры павінны быць, так скажам, запасы раддом на выпадак рамонту, рэканструкцыі аддзялення існуючага. Размовы пра гэта вяліся даўно. І вось мы атрымалі гарантыі фінансавання, вызначана месца ўстаноў, распрацоўваецца праектна-каштараўная дакументацыя. Для новай раддольны будзе прыбудаваны корпус цэнтральнай гарадской балініцы. Праз год-другі, спадзяёмся, справім наваеселле раддому на 60 месцаў.

— **Ведаю, што ў горадзе ёсць праблемы з медыцынскім абслугоўваннем дзяцей...**
— Найпершай з гэтых праблем я называю бы гарадскую дзіцячую балініцу. Яна зараз знаходзіцца на арэндных плошчах абласной дзіцячай балініцы. Але рэальным крокам да стварэння найлепшых умоў для пацыентаў дзіцячага Узроўню будзе адкрыццё новай шматпрофільнай дзіцячай балініцы ў горадзе. Яна размесціцца ў будынку чыгуначнай балініцы, якую пачыналі ўзводзіць у пачатку 90-х гадоў, але так і не ўзвелі. Ужэ праектына была зроблена пытанне з тым, каб ажыццiць названы даўгабуд, а потым аснасіць у ім так неабходны для горада аб'ект. У новай балініцы будзе дзейнічаць спецыяльныя службы, аддзяленне разбітальніцы і цэлы шэраг іншых сучасных аддзяленняў для папаруці здароўя і прафілактыкі. Планаваецца, што работы на аб'екце распачнуцца яшчэ да новага года.

Дарчы, з уводам у эксплуатацыю дарослай балініцы №3

Святлана ЯСКЕВІЧ.

«НШЫ І ЗА 100 ГАДОЎ ТАГО НЕ БАЧЫЦЬ, КОЛЬКІ МНЕ ЛЁС ПАДКІНУЎ ЗА 60»

Віктара Іванавіча Лукашэвіча я застала ў Барысаўскай музычнай школе за чарговай аперацыяй. На гэты раз на «аперацыйным» стала ляжаць школьны баян. «Гэтыя жалезкі для мяне — цэлае жыццё, — з усмешкай моўіць доктар музычных інструментаў. — На працу хаджу, як у царкву... Атрымліваю такі зарад энергіі, што ніякіх таблетак не трэба».

«На доктара музычных інструментаў я нідзе не вучыўся»

А пачалося ўсё з таго, што малодшы сын Віктара Іванавіча — Ванька — прыбег дадому і падзяліўся сваёй радасцю. «Мяне записалі ў музычную школу на аддзяленне духавых інструментаў. Я буду граць на саксафоне».

Неабякавы бацька, які, дарчы, ў 60-х гадах сам скончыў Барысаўскую музычную школу па класе баяна, вырашыў паглядзець, у якіх умовах будзе займацца яго сын. А калі высветлілася, што там нестает майстра пра рамоне музычных інструментаў, прапанавалі сваю дапамогу. З таго дня ўвесь вольны ад асноўнай працы на чыгуначнай станцыі час ён праводзіць у музычнай школе.

— На рэстаўратара я нідзе не вучыўся, — прадугадвае маё пытанне Віктар Лукашэвіч. — Ды і наколькі я ведаю, у Беларусі няма школ ці навчальных курсаў, дзе вучылі б «лячыць» музычныя інструменты. І самі майстры, якіх раз-два і аблічыўся, не сляжаюцца дзіцяцкім сваім бясцэнным вопытам. Таму, абіраючыся выключна на музычную адукацыю і інтуіцыю, з кожным новым інструментам самастойна асвойваю ўсё больш складаную тэхніку рамонту.

Сёння Віктар Іванавіч «лечыць» не толькі школьныя інструменты: самых розных «пацыентаў» да яго прыносіць барысаўчане і жыхары наваколных вёсак. Сярод «хворых» сустракаюцца і рарытэтыя экзэмпляры. Дарчы зараз працуе над рэстаўрацыяй кларнета Цымермана пачатку 20 стагоддзя, які прывёз яго прафесар з Маладзечанскага музычнага вучылішча.

— Гэты кларнет знайшлі ў зямлі, — удакладняе майстар. — Бы б бачылі, які ён быў чорны! Я яго пачыціў, замяніў палову трубак. Яшчэ некалькі дзянюшкі — і, паверце, ён ажыве. Як ажываў ў свой час васьмь гадоў таму фігармонія (пад-вадзіць мяне да чорнага бліскучага аргана, на якім па-намежку напісана «Манбург») сярэдзіны 19 стагоддзя (усміхаецца).

— Мне аддаў яе адзін пажылы чалавек. Па яго словах, гэты інструмент фашысты пакінулі ў вёсцы падчас адступлення. Калі б вы бачылі, у якім стане я яго атрымаў: практычна ўсё дэталі прагінілі альбо пакрыліся тоўстым слоём іржы. Работа па аднаўленні фігармоніі заняла цэлы год. Затое зараз гэты рарытэты інструмент можа радаваць слых людзей сваімі дзіўнымі гукамі (дэманструе).

Прыносіць Віктару Іванавічу не толькі зламаныя ці рарытэтыя музычныя інструменты, але і розныя калекцыйныя рэчы. Не слухаю, які скажы, што рамонтная майстэрня



Рамонтная майстэрня лабаранта музычнай школы сёння ўяўляе сабой сапраўдны музей. Самыя каштоўныя экспанаты — нямецкая фігармонія сярэдзіны XIX стагоддзя.

ЭКСПОРТ-ВУЧЭННІ

Участковы інспектар міліцыі звярнуў увагу на фуру, нагнужаную да верху металам, якая рухалася ў сусветным напрамку. Пра гэта ён паведамаў ў дзяржаўнае частку, а сам прыстойся за машынай. Дзяржаўнінспектары перакрылі дарогу ў кірунку Расіі, але ж нечакана фура ўзяла курс у бок абласнога цэнтру. Дзяржаўнінспектары звязаліся з калегамі з абласнога ДАІ, каб «заціснуць» аўто з убох ваджы. Хутка спецыялісты па ўсім правілах імгненна блыкавалі бальшгарыз. Самым дзіўным было тое, што пасажырам у фуры ехаў супрацоўнік міліцыі з аўтаматам, які, як высветлілася, суправаджаў раней затрыманую ў суседнім раёне машыну да месца разгрузкі ў Гомелі. А участковы міліцыянер не паспеў яго разгледзець пры раз'ездзе. Такім чынам, атрымалася спонтанная «трэніроўка» для розных службаў міліцыі, якую ўсё правалі аперацыйна і вельмі прафесійна, адзначылі ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

КУРЦА НЕ ПЕРАВЫКАВАЕШ?

У вёсцы Селішча Ушацкага раёна ў выніку пажару ў драўляным доме загінулі гаспадыня і яе грамадзянскі муж.

Як паведаміла «Звяздзе» прэс-сакратар Віцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Марына ФАРЫНО, выратавальнікаў выклікалі суседзі. Але, на жаль, ужо было позна: 59-гадовага жанчына і 48-гадовае яе сужыццё загінулі. Шанцаў выжыць у іх было мала, бо ў вогненным доме абваліліся дах і столы.

Мяркуюма прычына пажару — неадзоржа пры курэнні. Дарчы, як расказалі суседзі, пенсіянерка не дазваляла курць у доме. Шчыра і настойліва старалася пераважыцца прычыла, бо быў ён і аматарам вышці. Была добрай і працалюбівай жанчынай. Яе дом быў самым прыгожым і дагледжаным ў вёсцы, узорным. Відач, калі мужчына курьў на вуліцы, кінуты апаляк у вядро, дзе была старызна, якая і загарэлася, а потым агонь перакінуў на драўляны дом.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Гордасць Беларусі — людзі
У Магілёве адбыўся канцэрт у межах грамадска-культурнай акцыі «Беларусь — гэта мы!»

У нядзелю, 14 лістапада, у абласным цэнтры разгарнуўся вялікі вольскі кірмаш, а напрыканцы вядомага дня магілёўцы пастыліся на вялікі канцэрт у Лядовы палац спорту.

Перад канцэртаў у фазе разгарнулася медыцынская секцыя. Ад багатага буфета з прысмакамі людзі праходзілі ў міні-паліклініку па кансультацыі медыкаў. Прама перад канцэртаў можна было замаераць ціск, вагу, узровень глюкозы ў крыві і нават прайсці экспрэс-дыягностыку на ВІЧ, атрымаць парадзі трапеўды і дыялогана. У медыцынскай секцыі актыўна раздалі інфармацыйныя матэрыялы па здаровым ладзе жыцця, прапанавалі прадагтываць вітаміны.

Трыбуны Лядовага палаца ў Магілёве былі скрозь запоўненыя людзьмі. Вёўся канцэрт на беларускай мове. Адкрылі яго слявак Анатоль Яромленка і ансамбль «Сябры». У канцэртце выступілі зоркі беларускай эстрады.

Са сцэны прамоўіў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр РУДНІК:

— Многія дзяржавы ганарацца запасамі нафты, газу і золата. А га лоўная гордасць нашай Беларусі — гэта людзі. Мы — народ міралюбівы, хлебасольны і ветлівы, але таксама горды, смелы, незалежны. І працялюючы, які робіць нашу краіну зямойнай і прыцягальнай для жыцця.

Кіраўнік Магілёўскай вобласці адзначыў, што яшчэ дзясатка гадоў таму ў Магілёве нават не было 6 месца для правядзення такога грандыёзнага шоу. Пётр Руднік лічыць, што краіна ішла ўвесь час па правільным шляху. Зала апладысмантамі сустраля наступную ілюстрацыю пра змены да лешага:

— Істотна выраслі даходы насельніцтва, — сказаў старшыня аблвыканкама. — Цяпер людзі ўжо не мяркуюць, які пракарміць сябе і сваіх дзаяей. Яны заклапочаныя іншымі праблемамі: напрыклад, як схуднець альбо прыпракаваць бліжэй да дома лічынні аўтамабіль.

Пётр Руднік пажадаў усеі Беларусі шчасця, мірнага неба, упэўненасці ў заўтрашнім дні і дастатку. «Заўсёды памятайце, што Беларусь — гэта мы!»

Ілона ІВАНОВА.

Крымінал, здарэнні
БУЛЬБА ПАД КАНТРОЛЕМ
14 лістапада ў горадзе Чарыкаве і Чарыкаўскім раёне супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі гразаў бульбы.

А 4-й гадзіне раніцы ў раённым цэнтры спынілі два аўтамабілі з бульбай. Агульная вага гразаў — амаль 20 тон. Аўтамабілі кіравалі два жыхары горада Пятроўска Саратаўскай вобласці, 40 і 30 гадоў. Бульбу яны везлі без адпаведных дакументаў, таму цяпер праводзіцца праверка. У гэты ж дзень а 9-й гадзіне раніцы на аўтадарозе Чарыкаў—Краснаполле паблізу вёскі Лімень міліцыя затрымала яшчэ адзін аўтамабіль пад кіраваннем 33-гадовага грамадзяніна Грузіі, які перавозіў 10 тон бульбы.

Алена КАЗЛОВА.

З ЧЫМ ПРАЦУЕМ, ТРОЕ І КРАДЗЕМ?
10 катшулак зваражнага дроту вагой 180 кг на суму, якая перавышае 800 тысяч рублёў, ночу вынеслі з тэрыторыі цэха Жлобінскага рамонтна-механічнага заводу два маладыя рабочыя гэтага прадпрыемства. А вось чатыры несуну, тры з якіх працуюць у КСУП «Батвінава» Чачэрскага раёна, з бульбасховішча свайго прадпрыемства выкралі паўтары тоны бульбы. Непраўдлівы 54-гадоў жыхар вёскі Яроміна Гомельскага раёна не мае прафесійнага дацвянення да ААТ «Рэйгасэсрвіс», але прыгледзеў там бетонныя пліты. 35 шукт ён за дзень вышчарнуў у тэрыторыі, якая знаходзіцца пад аховай.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЦЫГАРЭТЫ І ПАЖАРЫ
14 лістапада калі гадзіны ночы мужчына, які праходзіў па вуліцы Жлоба дома вальці дым. Ён кінуўся ў пажарніцкі і выратаваў 36-гадовага гаспадара дома, інваліда 1-й групы, які не можа перасоўвацца самастойна.

Калі на месца здарэння прыбылі выратавальнікі, то яны знайшлі цэла 51-гадовага мужчыны, які часова жыў у доме. Як паведаміў прэс-сакратар Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС Юрый Мітліцкі, ачаг узгарання знаходзіўся каля ложка гэтага чалавека, і таму спецыялісты МНС забілі ўспыску, што прычынай пажару стала неадзоржае абыходжаннем з агнём пры курэнні. Непатаўшанна цыгарэта стала, паводле папярэдняй версіі, і прычынай пажару ў ноч з суботы на нядзелю ў вёсцы Краі Асіповіцкага раёна, у выніку якога загінуў 50-гадовы гаспадар дома.

Ілона ІВАНОВА.

КАРОТКАЕ ЗАМЫКАННЕ ЭЛЕКТРАПРАВODКІ
Прымысла пахвалляецца трактарыста ў вёсцы Палессе Светлагорскага раёна. Выратавальнікі, якія прыбылі на месца надзвычайнага здарэння, патушылі трактар К-700, але значна пашкоджаныя матары адсек, кабіна і два колы сельскагаспадарчай машыны, выпущанай 20 гадоў таму.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

УТАЙМАВАЛІ?
25-гадовага менеджара з Брэста за апошнія 2 гады 20 разоў затрымлівалі за парушэнне Правілаў дарожнага руху. Неаднаразова ён садзіўся за руль п'яным.

У 2009 годзе суд прыгаварыў парушальніка да папраўчых работ на 2 гады. Сялёта ён атрымаў 1,6 года абмежавання воль без накіравання ў прапаруцую ўстанову. І вось энду за кіраванне аўтамашынай у п'яным стане менеджару далі 1 год прапарунай калоніі агульнага рэжыму і пазбавілі права на кіраванне аўтамашынай на 5 гадоў.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

МГУКП «Центр по приватизации» проводит открытый аукцион 17 декабря 2010 г. по продаже оборудования, находящегося на балансе ОАО «Могилевхимволокно»

№ лота	Наименование	Начальная цена продажи без учета НДС, руб.	Сумма задатка, руб.	Условия аукциона	Характеристика объекта
1	Установка получения нетканого полотна № 1 (инв. № 4490088500)	85 627 279	8 562 000	Демонтаж, погрузка и вывоз оборудования со склада Продавца за счет средств Покупателя	Установки получения нетканого полотна введены в эксплуатацию в 1988 году. Установленная мощность — 156 кВт. Длина 20-22 м, ширина — 3,5 м, максимальная ширина выпускаемого полотна 260-263 см. Установка получения нетканого полотна предназначена для разрыхления волокна, получения холста, иглопробивания холста и формирования полученного нетканого полотна в рулоны. Техническая документация на установку получения нетканого полотна отсутствует.
2	Установка получения нетканого полотна № 2 (инв. № 4490088600)	85 627 279	8 562 000		

Аукцион состоится «17» декабря 2010 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.

Организатор аукциона: МГУКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.

Продавец: ОАО «Химволокно», г. Могилев-35. Для участия в аукционе необходимо в срок, указанное в извещении, представить в МГУКП «Центр по приватизации» следующие документы: заявление на участие в аукционе; подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон; копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на расчетный счет МГУКП «Центр по приватизации» 3012213290011 в ГФ по Могилевской области ОАО «Белинвестбанк», МФО 1538011712, УНН 700008710, последний день внесения задатка «15» декабря 2010 г.;

юридическим лицам — резидентам Республики Беларусь: копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; доверенности и документ, удостоверяющий личность представителя;

юридическим лицам — нерезидентам Республики Беларусь: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; доверенности и документ, удостоверяющий личность представителя;

индивидуальным предпринимателям: копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; доверенности и документ, удостоверяющий личность представителя;

Контактные телефоны: г. Могилев (0222) 22 21 78, 22 54 85.



КАЛІ «ЖАБА» ДУШЫЦЬ...
Рэха публікацыі

А калі вы лічыце, што ў прыёмнай сям'і нармальна абстаноўка, то не трэба ў рэдакцыю дасялаць ананімныя допісы, а за лепшае было б папярэдзіць пра негатыўныя факты кіраўніка раёна ці абласнога ўпраўлення адукацыі. Няхай бы правяралі сектар аховы дзяцінства, калі да гэтай структуры ў вас няма даверу. І трэба было забраць гэта адкрыта.

Даволі часта даводзіцца бачыць, як людзі ставяцца да тых, хто ўзяў прыёмных дзяцей. — Што, ім дзеці чужыя патрэбны? Ды яны нажываюцца на іх, — кажуць суседзі, і ў голсе іх гукаць нядробныя ноткі.

А каму сёння забараняецца ўзяць з інтэрната дзяцей? Калі нам даверваць іх, то вазьміце хоць бы некалькі малых, і дзяржава будзе плаціць.

Ахвотных мала, а воль лічыць тыя, не такія ўжо і вялікі грошы, што атрымлівае прыёмныя сям'я, — такіх хлапца. Здарэцца, што ў прыёмную сям'ю трапіць хворая дзіця, з нейкімі псіхічнымі адхіленнямі — і вось ужо папрокі, што ў «дурным зрабілі» і адправілі ў «балычню». Пры гэтым забываюцца, што ў балычню накіроўваюць не прыватныя асобы, а дактары. А калі «жаба» душыць, тады не да аб'ектыўнасці.

Дзяцінства пакінулі прыёмную сям'ю і вярнуліся ў інтэрнат. Маўляў, у сям'і яе прывыклі працаваць. Але ж у гэтай сям'і воль і прыёмных дзяцей абедоюць за адным сталом і разам па гаспадарцы дапамагаюць. І калі сваіму дзіцяці можна даць «ляшчэ», то з прыёмным так не наступіць.

Калі ў сям'і 5-8 дзяцей, узятых з розных дом, толькі найперш неабходна было прайсці адбор і стаць прыёмнай, а не перажываць і зайздросціць, што нехта атрымае тое жыллё.

У суседнім доме жыве шматдзятная сям'я. Бацькі — людзі рэлігійныя — выхоўвалі дзяцей

суданска. Усёй сям'ёй хадзілі ў Дом малітвы, бацькі гарэлі не пілі, працавалі і маглі быць прыкладам для дзяцей. Адзін сын закончыў школу з залатым медалем, універсітэў і ўзначаліў фірму, другі працуе грузчыкам, а трэці апынуўся ў турме... Вось такі расклад у жыцці.

Не зайздросціць трэба прыёмным сям'ям, а радавацца, што яшчэ ёсць людзі, якія бярэць у сваю сям'ю чужых дзяцей. А колькі іх яшчэ ў інтэрнатах! Ды і праблемных сям'яў шмат.

Зайздросціць — хвароба, якая нашага чалавека не абмінула. І яе не трэба хаваць — у гэты трэба сляцца.

Са студэнцкіх гадоў помніцца прыпаўсць. Яўрэй прасіць Бога: — Госпады, зрабі багатымі маю радню, знаёмых і... не забудзь Самуіла з Клецка, ён мне калісьці дапамог.

— Госпады, дай майму брату Піві такі ж вялікі дом, дай даўно, а брату Вісарыёну «Волгу», якой у яго няма, — папрасіў грузін.

А беларус доўга не думаў: — Госпады, дай мне зямелькі, але забары яе ў майго суседа.

Класіка! Народ працавіты, і гэтага не адніме, але ж «жаба» ў каго-нікога побач... Знаёмыя купілі аўтамашыну, але да пад'езду не пад'язджалі — ставяць вадзей ад дома. Чаму? «Не хочам бачыць халодныя вочы і падцяты губы», — растлумачылі знаёмыя.

Маладая сям'я: — вядучы канструктар на заводзе, і ў яе немалая зарплата. Людзі купілі кватэру ў пад'ездзе, дзе жывуць іх бацькі і іншыя пенсіянеры. У суседзях твары не свеціцца радасцю: «Хутка ўсе кватэры скупіцца».

Сёння ў нас адбываецца падзел грамадства. З'яўляюся сярэдні клас, а нехта мае вялікі

дастатак. Часта людзі з розным даходам працягваюць жыць у адным доме. На Захадзе такі падзел даўно перажылі. Там гэты кантраст не так кідкаецца ў вочы. Бо ў зліптых дамах і раёнах — людзі багатыя, а ў бедных — свае мікрараёны.

Не будзем разважаць, кепска гэта ці добра, але і наша грамадства ідзе гэтым жа шляхам.

Бедныя заўсёды будучы лёшчы, што яны заслугуюць большага і жыццё да іх паставіцца несправядліва. А воль на што здольны канкрэтны чалавек, то гэта да ўвагі не бярэцца. Калі нехта нечага дасягнуў у жыцці, то да яго трэба цягнуцца, каб нешта пераняць, нечому павучыцца.

Аднойчы мне давалося убачыць у Германіі такую карціну. У невялікім гарадку ўся плошча і прылеглыя да яе вуліцы былі забітыя аўтамашынамі.

— А што тут адбываецца? — пацікавіўся я.

— У мясцовым тэатры выступае вядомы скрыпач, воль з'ехаўся паслухаць з усёй акругі, — растлумачыў нам нямецкі сабра.



Выпуск № 59 (228)

Шчаслівая мама траіні Людміла КЛІМУК:

«ГЭТА ТОЛЬКІ ПАЧАТАК»



Брэст калі ўзяўся лідзіраваць ў краіне па нараджэнні дзяітэй і траініт, дык трымае сваё лідарства годна. У мінулыя месяцы, пра тое наша газета паведамляла, у абласным раддоме на свет з'явіліся дзве дзятчынкі і хлопчык. А 7 лістапада тут прынялі яшчэ адну траіну — двух хлопчыкаў і дзятчынку. У Людмілі і Аляксандра Клімуку цяпер сям'я, пра якую толькі можна марыць: два сыны і дачка.

Калі мы з калегай папрасілі дазволу наведаць Людмілу ў радзільным доме, то падсядома настроілі супраць стомленую, разгубленую пад цяжарам усведамлення будучых траіных клопатаў ды бісонных начэй жанчыну. Якое ж было дзіва, калі насустрач выйшла спакойная, прыгожая, упэўненая ў сабе маладая матуля і з шырокай усмешкай сказала: «Гэта толькі пачатак». І калі было ў гэтым крышчаку бравады, дык цалкам апраўданай і

разуемелай. Яна здолела, яна змагла пераадолець усе цяжкасці, каб атрымаць гэтую ўзнагароду — узяць на рукі адрозу траіх сваіх дзятцей! Значыць, змога ўсё астатняе: падняць на ногі, выгадаваць, вывесці ў людзі.

Дом чакае любячы муж і бацька траіні. Бабулі-дзядулі поўныя рашучасці дапамагаю маладой сям'і. 29-гадовая Людміла Клімук працуе перакладчыкам на сумесным прадпрыемстве, Аляксандр слухач у дэпартаменце «Ахова». Пакуль маладыя жывуць у кватэры бацькоў мужа. З часам дзятка вырашаць жылівае пытанне, і ў гэтай справе яны вельмі спадзяюцца на падтрымку дзяржавы.

А пакуль малыя знаходзяцца ў аддзяленні неанатальнай і інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі Брэскага абласнога раддома. Яны нарадзіліся маленькімі, як найчасей бывае ў такіх выпадках. Паводле слоў загадчыка аддзялення Сяргея Філатава, спачатку назіраліся пэўныя праблемы з іх здароўем, але цяпер дзяткі ўпэўнена ідуць на папраўку. Хлопчыкі нарадзіліся вагой 1900 і 1700 грамаў, іх сястрычка — 1390 грамаў. Усе яны крышчаку прыбылі ў вазе, і хутка Данілу, Максіма і Мілану перавядуць, каб яны паздарвалі і набралі вагі, у аддзяленне для нованароджаных дзятчынкі балыніцы.

Зараз дзяткі размяшчаюцца ў трох кувезах нямецкай вытворчасці, дзе падтрымліваецца пэўная тэмпература і аптымальны рэжым. За станам малых увесь час назіраюць спецыялісты ўрач і кляпатыльвае медсёстры. Людміла, як забегла ў палату, адрозу павіталася з кожным, кожнаму сказала нешта добрае, толькі ім, маці і дзяткам, разуемелае слоўка. Адрозу відаць: школа доктара Філатава, ён заўсёды вучыць матуль размаўляць са сваімі маленькімі, тлумачыць жанчынам, што немаўляці нават у кувезах усё адчуваюць і разуваюць.

Святлана ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

Прамая лінія

ЗНІЗІЎСЯ РОСТ? ПАДОБНА НА АСТЭАПАРОЗ

На пытанні чытачоў адказала кіраўнік Рэспубліканскага цэнтру метабалічных астазапаты і астазапарозу, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Ала ШАПЛЯКЕВІЧ.

(Працяг. Пачатак у нумары за 13 лістапада.)
— Стоўбцы, Тацяна Мікалаеўна. У мяне вельмі баліць суставы. Трэба прайсці абследаванне ў рэўматолага, а такога спецыяліста ў раёне няма. Што рабіць?

— Вы можаце звярнуцца ў Мінскую абласную бальніцу ў Бараўлянах. Там ёсць рэўматолагі, якія аказуць спецыялізаваную дапамогу. Бярыце накіраванне ў свайго тэрапеўта і прыязджайце на абследаванне.

— Чула, што ёсць эфектыўныя ўкольы, якія робіцца ў сустаў...

— Так, такія лекавыя сродкі існуюць. Унутрысустаўныя ін'екцыі робіць рэўматолаг і траўматолагі. Але перш чым скарыстацца гэтымі ўколамі, трэба прайсці абследаванне ў рэўматолага, які вызначыць, наколькі такі метад лячэння падыходзіць менавіта вам.

— Салігорскі раён, Марыя Уладзіміраўна, 72 гады. У мяне баліць каленныя суставы і суставы сцягна. Была ў Бараўлянах на кансультацыі ў хірурга. Ён рэкамендуе рабіць аперацыю па замене сустава. А я хвалюся, ці прыкравецца патэз у маім узросце?

— Вы можаце зараз рухацца, абслугоўваць сябе?

— Калі прыму абязбольваючае, то хадзіць з дапамогай двух кавенек, нешта рабіць па гаспадарчым...

— У любым выпадку рашэнне прымаць вам. Калі з дапамогай мясцовых лекавых сродкаў вы спраўляецеся са сваім аб'ёмам перамяшчэння, то можна пачаць з аперацыяў. Аднак на гэтым этапе дапамагчы толькі таблеткамі не атрымаецца.

— А аперацыя складаная?
 — Аперацыя складаная, аднак калі хірург за яе бярэцца і рэкамендуе, то рабіць яе можна і трэба. Ды і

— Не.
 — Гэта няправільна. І пытанне трэба ставіць так: не як лячэнне, а ШТО лячыць? Вам трэба даабследавацца, каб паставіць больш дакладны дыягназ. Справа ў тым, што паліаэстазаартроз — гэта пашкоджанне многіх суставаў. А адкуль ідзе паталогія ў вас — пакуль не высветлена. У Магілёўскім дыягнастычным цэнтры ёсць спецыялісты па рэўматалогіі, а таксама добрыя магчымаці, каб правесці дыферэнцыяльную дыягностыку. Спецыялісты раскажуць вам, што і на яким этапе трэба рабіць. Пакуль можаце толькі здымаць болейвыя сіндром. А вось калі будзе вядомай прычына, чаму баліць вашы суставы, можна будзе праводзіць лячэнне.

— А ў Мінску можна абследавацца?
 — Без накіравання абследаванне праводзіцца на платнай аснове. Пазваніце і запісацца на кансультацыю ў Рэспубліканскі цэнтр медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння можна па тэлефоне 267 27 70.

— Ляхавіцкі раён, Вольга Андрэеўна. Моцна баліць тазасцегнавы суставы. Без кавенкі не магу ўстаць. Зрабіла рэнтген, доктар паставіў дыягназ астазаартроз, прапісаў хондрацінсульфат. Прымаю яго 10 дзён, але не дапамагае.

— Вы прымалі прэпарат зусім нядоўга, а ён належыць да той групы лекаў, якія адрозу не дзейнічаюць. Варта паўторна звярнуцца да ўрача. Ён можа памяняць вам прэпарат, прызначаць абязбольваючае. Магчыма, падкажа метады, з дапамогай якіх можна праводзіць разгрузку сустава, расказа, як сядзець, хадзіць, ляжаць. Гэта таксама вельмі важна.

— Мінск, Вікторыя, 29 гадоў. Падчас руху адчуваю хруст у суставах. З чым гэта можа быць звязана? І як прадухіліць больш цяжкія наступствы?

— Сімптомы, пра якія вы гаворыце, неспецыфічныя для астазапарозу, і таму сказаць, што ў вас развіваецца гэтая паталогія, немагчыма. Больш важна, што вам 60 гадоў. А ў такім узросце неабходна абследаваць стан касцюў тэла пазванічнай і праксімальнага адрэза шыі сцягна, улічыць іншыя фактары рызыкі, калі ўсё ёсць менавіта гэта, поўны ўзростаў змяненні. З вашымі скаргама неабходна прааналізаваць у доктара-неўролага і абследаваць магчымаць неўралгічнай паталогіі.

Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАУКО. (Працяг будзе.)

Пытальнік

ПАСЕКЛАСЯ КАСА РУСАЯ. І АБЛАМАЛАСЯ

Узёс даўно скаўца валасы, конкікі іх абломваюцца. Як з гэтым змагацца?

Аліна, г. Жодзіна.

На знешні выгляд валасоў (а таксама скуры і пазногцяў) улічваюць унутраныя і знешнія фактары: агульны стан арганізма, гінекалагічны, эндакрынны захворванні, умовы надвор'я і нават рытм жыцця. Не апошняе ролю адірывае генетыка: у беларусаў валасы светлыя і тонкія (так званы тып паўночнай славіды).

Спачатку трэба звярнуцца да тэрапеўта для абследавання (агульны аналіз крыві, біяхімічны, на гармонны).

Каб палепшыць стан валасоў, рэкамендуецца прымаць полівітамінныя і мінеральныя комплексы. Для вонкавага лячэння падыдуць ампульныя прэпараты на аснове плаціны і сродкі з утрыманнем амінкіслот, вітамінаў і мікралементаў, алеі з лопуху і з экстрактам крапівы (прадасца ў аптэках).

Абязвожа ахоўваць валасы ад сонца летам і ад халоду — зімой (прыкрываць шалем або насіць шапку).

Частая сушка феном, нарашчванне валасоў хімічнай завійка — ворагі лобой касы.

А вось прафесійная стрыжка гарачымі нажацімамі сапраўды эфектыўная супраць кончыкаў, якія сякуцца.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Лечымеся без лекаў

СУПРАЦЬ ПРАСТУДЫ — ПАДБЕЛ І ПІВА

Прастуда — мабыць, самая распаўсюджаная немац, асабліва ў халодную пару года. І ёсць нямала спосабаў, які ад яе пазбавіцца.

Калі залажыла нос
 Лічыцца, што калі насмарку або пачаўся, то змагацца з ім бессэнсоўна і вы асуджаныя не расставіцца з насойкай на працягу цэлага тыдня. Аднак гэта не зусім так. Калі пачаць лячыцца своєчасна, можна пазбавіцца ад яго ўсяго за пару дзён.

Адзін з самых эфектыўных спосабаў барацьбы з заложаным носам — парываць інгаляцыі. Дадаць у кіпені некалькі кроплі эфірнага алею ментолу або эўкаліпту, накрыць галаву ручніком і падыхайце над міскай кіпеню. Эўкаліпт і ментол валодаюць супрацьзапаленчымі ўласцівасцямі і прыкметна палічваюць дыханне. Нядрэнна, калі акрамя гэтых алеяў вы дадаце ў вадку трохі сухой карыцы (яна дапамагае сагрэць і прапацець) або 1/4 чайнай лыжкі каенскага перцу (паляпшае кровазварот і змагаецца з вірусамі).

Яшчэ адзін вядомы сродак супраць насмарку — добра папарыць ногі перад сном. Але рабіць гэта трэба не даўжэй за 5 хвілін.

Калі замучыў кашаль
 Пры першых жа прыкметах кашлю ваша галоўная задача — добра прагрэцца і ўзмаціць імунітэт, каб дапамагчы арганізму пазбавіцца ад гэтай напасці.

Добры сгравальны эффект дае настой мяты пяровай. Сталовую лыжку мяты заліце шклянкай кіпеню, награвайце 5 хвілін на слабым агні, працэдзіце. Затым размяшайце ў гэтым настой чайную лыжку мёду, сок чвэртачкі лімона і выпіце настой гарачым перад сном. Для замацавання эфекту нядрэнна зрабіць гарачы кампрэс, змяшайшы тры часткі гарачай вадкі з адной часткай яблычнага воцату. Кампрэс прыкладваюць да горла і грудзей на 15—20 хвілін.

А каб умацаваць ахоўныя сілы арганізма, варта налягаць на аскарбіну і прадукты, якія на яе багатыя (цытрусавыя, свежая агародніна).

Калі баліць горла
 Справіцца з болем у горле дапамагае паласканне цёплай вадой, у якую дадаюць некалькі кроплі эўкаліптавага, чабаровага або кіпрысывага алею. Усе гэтыя расліны аказваюць антыбактэрыяльнае дзеянне і змагаюцца з інфекцыяй.

Добра дапамагае і гарачая ванна, у якую дабуляе на 10 кроплі алею лаванды і 5 кроплі карычнага алею. Аднак калі, акрамя болю ў горле, у вас яшчэ і тэмпература паднялася, ванну лепш адмяніць: гарачая вада ў спалучэнні з гарачкай дае занадта вялікую нагрузку на сэрца. Таму замест ванны лепш проста расцёрці ступні цвёрдым ручніком.

Аматарам піва спадбаецца такі супрацьпрастудны рэцэпт: сталовую лыжку высушанага лісця падбелу завяраюць як гарбату ў шклянцы кіпеню. Працэдзіваюць, дадаюць сталовую лыжку мёду і тры сталовыя лыжкі піва. Прымаюць цёплым па сталовай лыжцы 2—3 разы на дзень. Дарчына, піва можна прымяняць і ў якасці кампрэсу, калі спіртавыя кампрэсы раздражняюць скуру шыі. Нагрэйце шклянку піва да 30 градусаў, дадайце 1 чайную лыжку мёду і размяшайце да раставарэння мёду. Намачыце ў гэтай сумесі сурвэтку, абкруціце ёю шыю і ўхачайцеся цёплым шалікам.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.



РЫБНЫ ДЗЕНЬ У МІНСКУ



Каля сталічнага Палаца спорту ў суботу, 13 лістапада, прайшоў сапраўдны рыбны дзень — сваю прадукцыю на кірмашы «Рыба Беларусі-2010» прадставілі рыбныя гаспадаркі з усёй краіны. Карп і таўсталобік, амур і шчупак — рыба на лубы густ і кошт. Напрыклад, кілаграм жывога дробнага карпа на кірмашы можна было набыць за пяць тысяч, а адборнага — за восем, карась каштаваў каля пяці тысяч, амур — ад пяці да сямі тысяч беларускіх рублёў. Самую дарагую рыбу — асётра — можна было набыць па 35 тысяч за кілаграм.

Крыку менш на кірмашы была прадстаўлена вэнджаная і вяленая рыба. Цэны на вэнджанга карпа мяняліся ад 14 да 17 тысяч за кілаграм, на вэнджанга шчупака — каля 15 тысяч, за караса пакупнік аддаваў ад 16 да 17 тысяч. А для настрою на кірмашы можна было пакаштаваць смачнай ошкі!

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Віншую Кацярыну Нікіціну Хрыстафораву з Крывічэў з днём нараджэння. Каб моцным здароўем, каб вы цвілі і маладзелі. Вадзім.

Па чукках і камплетэнта

Алкаголь: даход нішто, страты — усё?

Паводле новага брытанскага даследавання, алкаголь наносіць арганізму большую шкоду, чым герані ці крок. Ацнка ажыццяўлялася з пункту гледжання негатыўнага ўплыву на чалавека і грамадства ў цэлым. Пад увагу браліся страты, звязаныя са зменамі псіхічнага і фізічнага здароўя, фарміраваннем залежнасці, уплывам на крмінагенную і эканамічную сітуацыю. Высветлілася, што алкаголь у тры разы больш шкодны за какаін і тытунь, а таксама за іншыя найбольш распаўсюджаныя наркатыкі.

У Беларусі ніколі не праводзіліся даследаванні, скіраваныя на вывучэнне шкоды ад ужывання таго ж алкаголю. Аднак летась пачалася работы ў гэтым кірунку. У пачатку будучага года на разгляд у Савет Міністраў будзе прадстаўлены праект метадыкі падліку падобных страт. Праект будзе ўтрымліваць каля паўсотні паказчыкаў, па якіх можна будзе раз у год ці два ацэньваць страты, звязаныя з ужываннем алкаголю ў нашай краіне.

Паводле слоў кіраўніцы Цэнтру маніторынгу наркатуцы Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя, кандыдата медыцынскіх навук Сяргея ОСІПЧЫКА, алкаголь сапраўды наносіць шкоду за лобья іншыя наркарэчывы па адной відавочнай прычыне — шырокаму распаўсюджанасці з'яўлення ім. Прычым такія карціна назіраецца ва ўсім свеце. Амаль у любой краіне частка насельніцтва не проста ужывае, а з'яўляецца градуснымі напоймі. Разам з тым да 20 працэнтаў людзей у любой краіне ігнаруюць падобнае захаванне.

Тутэйшыя спецыялісты сцвярджаюць, што для Беларусі праблема п'янства і алкагалізму не больш вострая, чым для іншых краін. Большыя праблемы маюць, напрыклад, Францыя, Украіна, Малдова, у якіх развітае вінароўства ў межах асобных хатніх гаспадарак. А ў той жа Украіне і Расіі добра развіты яшчэ цэныны рынак градусных напояў.

Дзесяць кожны пяты з ліку тых, хто не адмаўляецца ад алкаголю, ужывае яго са шкоднымі наступствамі для сябе і грамадства. Згодна з Міжнароднай класіфікацыяй хваробаў, з'яўляюцца алкаголем класіфікацыя да дзвюх груп — хронічны алкагалізм, або алкагольная залежнасць, і ужыванне алкаголю са шкоднымі наступствамі. Наступствы, або страты, азначаюцца як для індывіда, так і для грамадства. Даследаванні ацэньваюць у ШША, Еўрасаюзе, Азіі. У Савецкім Саюзе адночы да следавалі толькі прадукцыянасць працы, якая,

нейтралізацыю шкодных наступстваў, звязаных, напрыклад, са зніжэннем прадукцыянасці, утрыманнем дзятэй алкагаліку ў інтэрнатах, забеспячэннем работы наркатыкспансараў, лячэнна-працоўных прафілактычных і г.д. Мікраэканамічныя страты — тыя, што ясуць хатнія гаспадаркі, непасрэдна сям'і алкагаліка, яго бліжэйшае акружэнне, якое таксама істотна губляе здароўе ў выніку развіцця псіхасаматычных хваробаў.

Існуюць яшчэ ўскосныя страты, звязаныя са скарачэннем працягласці жыцця, інвалідызцыяй, заўчаснай смерцюнасцю. Вышэйпералічаныя пацыфі браліся пад увагу ў асобных штатах Індыі і ШША, дзе падлічваліся даходы ад продажу алкаголю і страты, накіраваныя на ліквідацыю наступстваў п'янства ўжывання алкаголю. Страты перавышалі даход у 5-6 разоў.

«Алкаголь — не прадмет харчавання, а арганізм растварае ліпіды, з высокім утрыманнем тлушчу, мембраны клетак. У выніку зніжэння абарончых уласцівасцей клеткі, яе магчымаці нармальна працаваць. Гэта трэба засвоіць у першую чаргу. А далей неабходна праводзіць маніторынг звязаных з ужываннем алкаголю шкодных наступстваў і шукаць рэнтабельныя стратэгіі выпраўлення сітуацыі». Зараз гэта вельмі актуальныя ў свеце напрамак работы. Груба кажучы, мы павінны аказаць уздзеянне на пяць рублёў, а атрымаць эфект на дваццаць. Калісьці захаванне здароўя здавалася нам другасным, на першым плане была эканамічная рэнтабельнасць — прамысловасць, вытворчасць, прадукцыянасць. Аднак сёння вядома, што рэнтабельнасць праектаў у сацыяльнай галіне не менш высокая за рэнтабельнасць праектаў у прамысловасці. Скажам, у Брытаніі ўлічылі, што 15 працэнтаў людзей ніколі не развіталіся з наркатычнай залежнасцю і таму стварылі пункты абмену шпрыцаў, выдачы як метадону, так і гераніну, паколькі гэта прафілактыка з'яўляецца і распаўсюджванне ВІЧ-інфекцыі».

Святлана БАРЫСЕНКА.

г. ВІТЕБСК 17.12.2010

ІЗВЕЩЕНИЕ ОБ ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
Начальная цена продажи недвижимого имущества снижена на 20 %				
1.	Здание мастерской, расположенное по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Боровая, д. 9, и право заключения договора аренды земельного участка.	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 250/С-27778 (здание специализированное коммунального хозяйства – здание мастерской), одноэтажное кирпичное, 1985 г. постройки, фундамент бетонный, перекрытие ж/бетонное, крыша рулонная, общая площадь 98,5 кв.м. Земельный участок: с кадастровым номером 243500000001001207, площадью 0,0923 га для содержания и обслуживания здания мастерской, срок аренды 25 лет. Использование – под специализированное здание здравоохранения и предоставления социальных услуг.	44 502 350	4 450 230
Начальная цена продажи недвижимого имущества снижена до 50 %				
2.	Административное помещение, расположенное по адресу: Витебская область, Браславский район, г. Браслав, ул. Советская, 4, помещение 2, и здание специализированное автомобильного транспорта, расположенное по адресу: Витебская область, Браславский район, г. Браслав, ул. Советская, 4, и право заключения договора аренды земельного участка.	Характеристика объектов недвижимости: 1- изолированное помещение с инвентарным номером 210/D-2038, общая площадь 118,3 кв.м, объем 470 куб.м, стены бревенчатые, перекрытие деревянное, крыша а/волнистая; 2- капитальное строение с инвентарным номером 210/С-11692 (одноэтажное п/блочное), общая площадь 33,9 кв.м, объем 94 куб.м, фундамент бутобетонный, перекрытие деревянное, крыша а/волнистая. Земельный участок: с кадастровым номером 220850100002000024, площадью 0,0232 га для обслуживания недвижимого имущества, срок аренды 40 лет. Назначение – для размещения административно-производственного объекта. Использование – для размещения административно-производственного объекта.	26 258 477	2 625 840
3.	Неиспользуемые капитальные строения: здание административно-хозяйственное с колодезем и асфальтобетонным покрытием и сооружение специализированное автомобильного транспорта и автомобильного здания, расположенные по адресу: Витебская область, Бешенковичский район, г.п. Бешенковичи, ул. Володарского, 49, и право заключения договора аренды земельного участка.	Характеристика объектов недвижимости: 1- капитальное строение с инвентарным номером 231/С-8416 – одноэтажное бревенчатое здание, фундамент бутовый, перекрытия деревянные утепленные, крыша шиферная, общая площадь 128,9 кв.м, 1988 г. постройки; пристройка кирпичная; холодная пристройка кирпичная; колодезь, ж/б колодезь; дворовое покрытие – асфальт, общая площадь 778 кв.м.; 2- капитальное строение с инвентарным номером 231/С-8415 – одноэтажное кирпичное здание, фундамент бутовый, перекрытия железобетонные, крыша шиферная, общая площадь 75,4 кв.м, 1988 г. постройки. Земельный участок: площадью 0,1468 га для обслуживания административного здания и построек, кадастровый номер 220555100001001826, срок аренды – 55 лет. Ограничения в использовании земельного участка – охранная зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, площадью 0,0230 га, охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В, площадью 0,0096 га. Использование – для обслуживания административного здания и построек.	42 334 164	4 233 410

ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскоблмушество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон-факс в Витебске: (0212) 476066, сайты www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e-mail: vofondgi@t.by.

1. Аукцион состоится 17.12.2010 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмушество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.
 2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 16.12.2010 г. по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 17.12.2010 г. с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
 3. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель – фонд «Витебскоблмушество», УНП 300002495.
 4. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка, в сумме 3-х миллионов рублей (по каждому лоту); не позднее 12 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.
 5. Подробная информация об условиях аукционов, порядке участия и проведения аукционов опубликована ранее в газете «Звязда» от 28.05.2009 № 96 (26454), от 27.06.2009 № 118 (26476), от 22.04.2010 № 77 (26688).

БАТЭ стаў сяміразовым чэмпіёнам

У тым, што сёлетнім чэмпіёнам зноў стане БАТЭ, ніхто і не сумняваўся. Інтрыга ў чэмпіянаце ў бараксёбе за першае месца загінула даўно, хоць яшчэ зусім нядаўна ў таго ж салігорскага «Шахцэра» тэарэтычна заставаўся шанец абысці барысаўскі клуб. Аднак на практыцы перагнань барысаўчан ва ўнутраным першынстве з іх вопытам у Лізе чэмпіёнаў і Лізе Еўропы высь ужо пяць апошніх гадоў нікому не ўдаецца.



На гэты раз усюго за тур да заканчэння сьветлянка чэмпіянату яны зноў гучна скандзіравалі «Мы — чэмпіёны». Гэта сёмы па ліку (і пяты запар) выйгрыш першынства камандай БАТЭ. Клуб па гэтым паказчыку зраўняўся з калісьці рэкордам мінскага «Дынама». Трафэй дадаўся да выйгрышу сьлёта Кубка Беларусі і Суперкубка.

Афармлялі чэмпіёнства барысаўчане не на сваім стадыёне, а ў Бабурыўску ў матчы супраць «Белшыны». Бабурыўскі клуб хоць і дэбютант вышэйшай лігі, але амбіцый прадманстраваў зусім не дзяцільчэ — каманда змагаецца за пятае месца. І здавацца лідару першынства камандай Аляксандра Сяднёва так проста не збіралася. Першымі ў матчы лік адкрылі яўрас бабурыўчане. На 26-й хвіліне гэта зрабіў Аляксандр Лебедзеў. Трэнерскі штаб БАТЭ вымушаны быў шукаць спосабы штосьці мяняць. Але пасля замены Аляксандра Паўлава на Паўла Няхайчыка гэта была зусім іншая гульня — барысаўчане тройчы забілі (Ранан Брэсан з пенальці на 59-й хвіліне, а потым на 60-й Бардэюч і Няхайчык на 68-й). Як потым ахарактарызаваў матч Аляксандр Сяднёў, «калі БАТЭ скінула аковы, мы іх надзелі».

Для афармлення чэмпіёнства

Кубак Прэзідэнцкага спартыўнага клуба выйгралі расіяне

На традыцыйным турніры «Кубак Прэзідэнцкага спартыўнага клуба», які праводзіцца ў чацвёрты раз, юнацкая зборная Беларусі заняла другое месца. Нашы хакеісты выйгралі ў славаку (2:1), затым перамаглі палкаў (7:3). Але ў заключным матчы нічога не змаглі супрацьстаяць расіянам — 1:6.

Нагледзячы на разгормны лік, на пляцоўцы ішла ўпартая барацьба. Але «праваленыя» хвіліны ў канцоўках першага і трэцяга перыяду ў гульні беларусаў каштавалі ім чатырох закінутых шайб. «Асноўная наша праблема — рэалізацыя гульчых момантаў. Хакеісты павінны дзейнічаць больш агрэсіўна і ўпэўнена ў завяршальных стадыях атак», — сказаў пасля матча галоўны трэнер нашай каманды Міхаіл Васільев.

САМСОНАЎ ВЫЙГРАЎ ТУРНІР СЕРЫІ «ПРА ТУР»

Уладзімір Самсонаў выйграў адкрыты чэмпіянат Польшчы па настольным тэнісе. Гэта чарговы турнір серыі «Пра Тур», дзе мінчанін заваяваў залатую ўзнагароду. У Варшавае ў вышальным паядынку беларус (10 нумар сьветлага рэйтыngu) упэўнена пераіграў прадстаўніка Германіі Дамітрыя Аучарова (12-я пазыцыя ў рэйтыngu). — 4:1. Нагадаем, што два тыдні таму гэты супернікі сустракаліся ў паўфінале Суперкубка Еўропы. Тады перамогу сьвяткаваў Дамітэр. Зараз наш тэнісіст узяў рэванш. У жаночым парным разрадзе беларуска Вераніка Паўловіч і расіянка Ганна Ціхамірава заваявалі бронзу.

БАТУТЫСТЫ ВЯРТАЮЦА З БРОНЗАЙ

Аду ўзнагароду на чэмпіянаце свету па скачках на батучэ заваявалі беларусы Таццяна Патрыня і Кацярына Міронава. Планетарнае першынство праходзіла ў Мэтцы (Францыя). Дзаяўчаты сталі ўладальнікамі бронзавых ўзнагарод у сінхронных скачках, набраўшы 46,800 бала. Столькі ж у нямецкага дуэта Карыны Баумгартнер і Ганны Дагандадзі, але яны пераўзылі беларусак па дадатковых паказчыках. Чэмпіёнскі свэты сталі расіянік Віктарыя Вароніна і Ірына Караваева.

ШАНЦ ЁСЦЬ? ШАНЦА НЯМА!

Метэароліг і вучоня прадказвалі суровую зіму, але якой яна будзе, ніхто не ведае. Магчыма, самай цёплай. У палітычным жа плане надыходзячая зима для нас мае важнае значэнне — абдуццячы выбары прэзідэнта Беларусі. Прагназаваць надвор'е — справа няўдзячная, а прадказаць вынікі выбараў можна.

Выбарчая кампанія ў нас праходзіць на фоне канфлікту ці рознагалосся ў поглядзах на некаторыя праблемы (гэта як хто лічыць) паміж Масквой і Мінскам. Менавіта гэты факт падтурхнуў некаторых паіцы ў кандыдаты. Неяк спытаў аднаго кандыдата ў прэзідэнты:

— Няўжо вы думаеце перамагчы? — Ёсць шанец, — быў адказ.

А ці існуе гэты шанец увогуле? І якія фактары ўплываюць на выбарчую кампанію ў нашай краіне?

Расійскі фактар

На мой погляд, дзяснікі Крамля ў дачыненні Беларусі і яе кіраўніцтва звязаны не з Паўночнай Асецыяй і Абохазіяй ці нейкімі іншымі непаразуменнямі, а, найперш, з палітычнымі пераменамі ва Украіне. Пакуль там баль правіль «аранжавыя», Масква ў Беларусі бачыла саюзніка і баялася яго страціць. Калі ж у лагэры «аранжавых» адбыўся раскол і да ўлады ва Украіне прыйшлі прагматычныя настроены лідары, Кромль адчуў сябе пераможцам. Як быў у будучыні ні складала ва Украіне сітуацыя, але Еўрасаюз у барацьбе за Украіну прайграў Маскве на тым этапе супрацьстаяння. Не перамог бы Віктар Януковіч — і Кромль наўрад ці стаў бы дыктаваць Беларусі свае правільны гульні.

Не думаю, што гэты дыктат быў нейкім змяняцільным услёгам наярдадзі прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. На такі крок палітыкі ідуць абудмана.

Можа, гэта здасца дзіўным, але нагледзячы на ўсе цесныя сувязі паміж Беларуссю і Расіяй, Масква не мае магчымасці рэальна паўплываць сьлёта на выбары прэзідэнта ў Беларусі. Сярод апазіцыйных уладзе кандыдатаў няма ніводнага, на якога можа было б зрабіць стаўку, як на канкурэнта Аляксандра Лукашэнкі. Пры такім раскладзе расійскі

фактар не можа быць эфектыўным, і нават калі Масква рызыкне не прызнаць выбары — канец свету не наступіць.

Я не хачу праводзіць паралелі, але ў нас ёсць прыклад Кубы. Думалася, што блакату ЗША гэтая краіна вытрымае толькі дзюкчына Савецкаму Саюзу. Але ўжо дзясці гадоў, як СССР няма, а Куба жыве. Мы не будзем аналізаваць узровень таго жыцця, але тым не меней.

Беларус эканамічна развітая краіна, знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, і яе немагчыма ізаляваць, узяць у блакату...

Еўрапейскі фактар

Ён існуе, але Еўрасаюз ужо столькі разоў не прызнаваў нашы выбары, уводзіў санкцыі, а затым адмяняў іх, што, здаецца, еўрапейскія чыноўнікі ўжо забыталіся ў нормах дэмакратыі.

Пасля «аранжавай рэвалюцыі» ў Кіеве стала відавочным, што дэмакратыю ў еўрапейскім разуменні не прыгавяць наскокам на постсаветскай перагоі. Заход у гэтым плане атрымаў урок.

Былыя лідары «аранжавага альянсу» на ўвесь свет прадманстравалі, якой складкай можа закончыцца перамога дэмакратыі постсаветскай выпечкі. А як прыгожа ўсё пацанчалася...

І калі ва Украіне Еўропа рабіла стаўку на канкрэтнага чалавека — Віктара Юшчанку, бо ён прадставіў усяю апазіцыю, то на каго рабіць стаўку падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? З дзясці прэтэндэнтаў на пасад прэзідэнта няма за каго вомкам зазначыць. Кожны з іх, магчыма, чалавек і варты, але...

У Някляеў раптам на 63-м годзе жыцця ўспомніў, што трэба гаварыць праўду. Хто супраць? Але чаму гэтая праўда з'явілася наярдадзі прэзідэнцкіх выбараў?

Сьлётныя выбары самыя бяздарныя ў апазіцыі. І пры любым раскладзе (па еўрапейскіх ці амерыканскіх стандартах) перамогу атрымае Аляксандр Лукашэнка.

Трэба адзначыць, што ў сталіцы цвяроза ацэнлілі сітуацыю і занялі гнуткую пазыцыю, а гэта крок наперад. Напрыклад, гарадскія ўлады ў Баранавічах і Брэсце напачатку забаранілі збіраць подпісы за кандыдатаў

РЭЦЭПТЫ КІНЕМАТАГРАФІЧНЫЯ І ГАСТРАНАМІЧНЫЯ АД КІРЬЛА РАЗЛОГАВА

Мінскі кінафэстываль вачыма аднаго з самых уплывовых кінакрытыкаў ў свеце, праграмнага дырэктара Маскоўскага міжнароднага кінафэстывалю, які ўваходзіць у эліту фэстывальнага руху класа «А». Кірыл Разлогаў — чалавек-кіно. Ён як ніхто добра арыентуецца ў сусветным кінаконтэксце і здольны як ніхто якасна параўнаць праграму «Лістапада» з Венецыянскай і Канскай.



Сьлёта ён упершыню пасля вялікага перапынку прыехаў у Мінск у якасці члена журы ігравога кіно XVII МКМФ «Лістапад». Найбольш вядомы Кірыл Разлогаў па тэлеперадачах «Культ кіно» і «Ад кінаваагарада да відэаарта». Прафэсар, кіназнаўца, культуролаг, ён чытае курсы гісторыі кіно на Вышэйшых курсах сцэнарыстаў і рэжысёраў, узнавальвае Расійскі інстытут культуралогіі і днімі падпісаў дамовы аб супрацоўніцтве з некаторымі беларускімі ўстановамі аддукацыі і навуцы. Кірыл Разлогаў пра кіно ведае, напэўна, усё.

Чаму расійскія кінамаграфісты аддаюць перавагу «Беларусьфільму», якія шанцы мае «Маскара» ў свеце на фэстывальны інтарэс і з іх поглядзеўчымі і днімі падпісаў дамовы аб супрацоўніцтве з некаторымі беларускімі ўстановамі аддукацыі і навуцы. Кірыл Разлогаў пра кіно ведае, напэўна, усё.

Маскара» — карціна забавуна, зроблена, безумоўна, таленавітым людзьмі ў рэчышчы досыць характэрнай разнавіднасці жанру фільмаў жахаў, якія ў Беларусі былі прадстаўлены карцінай Валерыя Рубічыка «Даўкае паяванне караля Стаха». А яшчэ раней, у 1920-х гг., фільмам Канстанціна Эгэрта «Мідзведкае вясленне» па сцэнары Анатолія Лунчарскага, які, дарэчы, выйшаў у год выхату на экраны «Браняносца Падземкіна» і пабуі яго па колькасці гледачоў. У «Маскара» цікавыя акторскія прэзэнцы, вынаходлівае рэжысура. Хоць, безумоўна, карціна перагружана і не ўва ўсю дэяцтва на та, на што яна магла б прэтэндаваць. Але ўсё адно, гэта цікавае сведчанне таго, што беларускае кіно жыве і працягвае развівацца ў тым ліку і ў неартадаксальных кірунках. У фільме даволі шмат унутраных алуіюі, якія, напэўна, за межамі Беларусі не чытаюцца. І якія, можа быць, для эксперту варта падкрэсліць. Саламяныя архітэктара Артура Клінава вельмі добрая. Наогул, вышлечнае рашэнне ў фільме цікавае, жывалісныя працы таксама. Яны ствараюць дух такога наўдвартаарскага дылетантызму, які ў дадзеным выпадку наўмысна, я думаю. Таму што калі б гэта было зроблена ў акадэмічным духу, гэта было б значна менш цікава.

— Ці ведаеце вы, у якім стане зараз знаходзіцца «Беларусьфільм»? І што вы параілі б для таго, каб кінаіндустрыя адрадылася? — «Беларусьфільм» зараз жыве ў асноўным за кошт таго, што рускія кінамаграфісты атрымаваюць там вельмі таннае вытворчыя і творчыя паслугі і таму аддаюць перавагу не «Масфільму», а «Беларусьфільму». Гэта трэба пра-

цаваць, таму што гэта падмурак эканамічнай стабільнасці студыі. Але не трэба забывацца пра тое, што сёння вельмі хутка змяняецца тэхнічная база кінамаграфіі, таму трэба траціць грошы на пераабсталяванне, калі «Беларусьфільм» хоча захоўваць канкурэнтаздольнасць у гэтай галіне. А калі студыя будзе існаваць бязбедна, можна ўжо пачаць пра тое, каб аказаваць кінамаграфічныя паслугі на зусім іншых, ільготных, умовах мясцовым кінамаграфістам. Хоць я разумею цудоўна, што беларускае кіно сёння, гэта ўсё адно субсідыі Міністэрства культуры... Шмат фільмаў тут рабіцца не будзе. Але я думаю, што ад аднаго-двух фільмаў у два-тры гады можна перайсці да пяці фільмаў у год, але не адразу, а паступова.

— «Беларусьфільм» лепш сканцаціраваці на аўтарскім кіно ці на камерцыйным? Хоць масавае кіно рабіць больш складана ў тэхнічным і камерцыйным сэнсе, наша кінастудыя імкнецца балансаваць паміж гэтымі двума разнавіднасцямі кіно, і вынік не заўжды спадзяваць. З Галівудам мы ўсё адно не зможам канкураваць...

— Рэч у тым, што ўсё кіно камерцыйнае, некамерцыйнага кіно не існуе. І ўсё кіно аўтарскае: без аўтара фільма быць не можа. Арыентавацца на мойстраўмаўскага гледача і ўступаць у канкурэнцыю з галівудскім трансацыянальнымі прадуктамі ці арыентавацца на фэстывальную аўдыторыю? Я думаю, што беларускае кіно ў нейкай ступені павінна арыентавацца на сваю нацыянальную аўдыторыю і не губляць сувязі з аўдыторыяй расійскай, бо гэта вялікая аўдыторыя, якая туды можна пранікнуць толькі з камерцыйнымі праектамі, якія вам так падабаюцца; ну, і час ад часу можна паспрабаваць нешта дэтрансацыянальна аўдыторыі. Пытанне ў тым, якія рэжысёрам рабіць адваедны пяр, якія тэмы і жанры будучы запатрабаваць, які «Беларусьфільм» змога заявіць пра сябе... Ёсць, напрыклад, Шарунас Бартас — адзіны вядомы літоўскі рэжысёр, які зрабіў міжнародную кар'еру. Але ці ёсць сёння беларускі Шарунас Бартас — скажаць складана. Магчыма, гэта нехта з маладых. Тут усё залежыць ад харызмы таго ці іншага рэжысёра. Ад таго, наколькі тое, што ён зробіць, зрэзаніруе з сусветным фэстывальным кантактам. Адзінае, што я магу сказаць дакладна: спробы

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белрострах»: — добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ № 0902052, 0834212-0834214, 0836115, 0838692, 0838694-0838697, 0838703, 0859119, 0859151, 0859166-0859170, 0869957, 0872786, 0872787, 0872790, 0884486-0884488, 0884490, 0884492-0884494, 0877303, 0877304, 0877306, 0877307, 0877310-0877319. — кватіранці 1 СУ серия КС № 0283678, 0283680. — добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско) 2РН, 2РП серия АК № 0029186-0029187, 0042487. — добровольное страхование от несчастных случаев ф. 2РН, 2РП серия БИ № 0003902, унп 100782388

тарскага кіно, што рэжысёры пачаць шукаць сваю волю. Што пачынаюць існаваць два мэяістрымы: галівудскі і аўтарскі, калі рэжысёры быццам бы не здымаюць камерцыйнае «галівудскае» кіно (я карыстаюся умоўнымі катэгорыямі), але тым не менш усё роўна ідуць па пратанпай сцяжыне: марудныя планы, мінімум дэялогу, рэалізм... Але за гэтым не стаіць ніякага сэнсу. Шмат маладых рэжысёраў прыходзіць у кіно, але ім няма чаго сказаць. Яны проста займаюцца фармальнымі пошукамі...

— Як заўжды, у любы перыяд кіно, большасць складаюць карціны слабыя і малацкавыя. Карцін цікавае адзінае. Геніяльнае з'яўляюцца адзіны раз у дзясці гадоў — пры перыяды гэтай не змянялася. Былі перыяды такога нечаканага творчага ўздыму ў гісторыі кіно: канец 50-х — пачатку 60-х гг. ці Галівуд канца 60-х — пачатку 70-х гг. Але гэтыя, хутчэй, выключэнні, якія пацвярджаюць правілы. Зараз мы знаходзімся ў нармальным перыядзе рэалізму, таму выбітныя карціны — адзінаквыя. Ёсць кінапрэцэ, ёсць шмат цікавых фільмаў. Агульнае пільне ёсць паўсюль. Высокаінтэлектуальнае фэстывальнае кіно таксама ў большасці сваёй складаюць карціны малацкавыя, няўдальныя, сярэднія, пасрэдныя, як вы казалі, тыя, якія паўтараюць тое, што ўжо было і пераймаюць яго... А адкрыцці сярэдзі адзінаквыя. І гэта правільна, гэта нармальна. Калі мне казалі ў савецкія часы, што занадта шмат з'рых фільмаў, калі большасць складуць іх колькасць, то я заўжды казаў: без вялікай колькасці шорых фільмаў не будзе наогул ніякіх шэдэўраў. Таму пасрэдная прадукцыя патрэбна, гэта тое, на чым трываеца прафэсія. А ў сучасных умовах — гэта сэрвіяльная прадукцыя для тэлебачання.

— Як вы параіце простаму гледачу ацэньваць кіно? Якімі крытэрамі карыстацца? — Просты гледач не абавязаны любіць рознае кіно. Просты гледач павінен у першую чаргу атрымаваць

што, маўляў, давайце скароміць іх колькасць, то я заўжды казаў: без вялікай колькасці шорых фільмаў не будзе наогул ніякіх шэдэўраў. Таму пасрэдная прадукцыя патрэбна, гэта тое, на чым трываеца прафэсія. А ў сучасных умовах — гэта сэрвіяльная прадукцыя для тэлебачання.

— Як вы параіце простаму гледачу ацэньваць кіно? Якімі крытэрамі карыстацца? — Просты гледач не абавязаны любіць рознае кіно. Просты гледач павінен у першую чаргу атрымаваць

што, маўляў, давайце скароміць іх колькасць, то я заўжды казаў: без вялікай колькасці шорых фільмаў не будзе наогул ніякіх шэдэўраў. Таму пасрэдная прадукцыя патрэбна, гэта тое, на чым трываеца прафэсія. А ў сучасных умовах — гэта сэрвіяльная прадукцыя для тэлебачання.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Оценка оборудования и транспортных средств
Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
Независимая строительная экспертиза
Для всех форм собственности. Для любых целей

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 23 ноября 2010 г.

№ лота	Наименование объекта	Краткая характеристика	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка (в т.ч. НДС 20 %), бел. руб.
1	Производственно-бытовой корпус	Одно/двухэтажное кирпичное здание с коммуникациями общей площадью 1 022,2 кв.м.	412 502 348	41 250 230
	Склад тарного хранения	Одноэтажное кирпичное здание с освещением общей площадью 1 377 кв.м.		
	Котельная	Одноэтажное кирпичное здание с освещением общей площадью 320,74 кв.м.		
	Здание трансформаторной подстанции	Одноэтажное кирпичное здание с освещением общей площадью 22,95 кв.м.		
	Здание склада навеса	Металлическая сетка, общая площадь 136,08		
	Насосная над артезианской скважиной	Одноэтажное кирпичное здание общей площадью 5,81 кв.м.		
2	Гараж	Одноэтажное кирпичное здание с освещением общей площадью 428,33 кв.м.	91 288 320	9 128 830
	Проходная	Двухэтажное кирпичное здание с освещением общей площадью 14,82 кв.м.		

Технологическая емкость — 15 м³ — 2 шт., технологическая емкость — 90 м³ — 2 шт., технологическая емкость — 1 шт., емкость — 15 м³ — 2 шт., емкость 25 м³ — 2 шт.; емкость 400 м³ — 4 шт.; 30 м³, 50 м³, 60 м³ — по 1 шт.

Всё автомобильные, внутриплощадочные электро- и телефонные сети, вагон-общестите ВО-4, битумохранилище, мазутохранилище, башня Рожновского, артезианская скважина, площадка для изготовления бетона — 470 м².

Продавец: ОАО «Дорожно-строительный трест № 2». Адрес объектов продажи: г. Ельск, ул. Ломоносова.

2 Здание деревообработки (инв. № 350/С-56777) Одноэтажное кирпичное здание общей площадью 275,6 кв.м. Перекрытия — ж/б плиты.

Продавец: ОАО «Мостоотряд № 88». Адрес объекта продажи: г. Гомель, ул. Добрушская, 91а. С победителем аукциона в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукционных торгов будет заключен договор купли-продажи.

Срок подачи заявления До 17.00 22 ноября 2010 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а

Дата, время, место проведения аукциона 23 ноября 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а, Гомельское областное управление Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Номер р/с для перечисления задатка Р/с 3012035310012 в филиале ОАО «БПС-БАНК» по Минской области, код 331. УНП 102353509

Условие продажи Без условий. Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов — 5 %, вознаграждение — 5 % от цены продажи лота

Условие пользования Объекты продаются в собственности

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Более подробная информация о перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Звязда» за №№ 180 от 15.09.10 г. и 181 от 16.09.10 г.

Дополнительная информация по тел.: 77 37 27, 77 52 87 (факс).

асалоду ад кіно, кіравацца сваімі пацудамі, эмоцыямі, сваімі ўрубленямі. Калі глядач зацікаўлены ў тым, каб пашырыць дыяпазон таго, што яму цікава, тады можна вучыцца нейкім прыёмам распазнавання добрага кіно: пераадоленне эстэтычнай дыстанцыі, якое характарызуе авангардысцкае мастацтва, распазнаванне законаў розных жанраў і розных нацыянальных школ... Але для звычайнага гледача — гэта факультатыўна. Ён інтуітыўна знаходзіць тое, што яму блізка. І павінен атрымаваць ад гэтага асалоду. Калі ён не атрымавае ад гэтага асалоду, ягона прысутнасць у кінаале бессэнсоўна.

— Вам здабалася сьветляная праграма «Лістапад»? Ці лёгка такое кіно глядзець неспрытыванаму гледачу?

— Сьлёта вельмі моцная праграма. Яна прафесійна адарбаная, і яна мяне прадэвалла. Але рэч у тым, што фэстывалі праводзяцца законаў розных гледача. Фэстывалі праводзяцца для тых даволі шматлікіх гледачоў у вялікіх гарадах, якія любяць кіно як мастацтва, любяць адкрываць для сябе новае, цікавае гэтым спецыяльна. Для масавага гледача існуюць кінацэнтры, ён туды ходзіць і глядзіць тое, што яму прапаўнаюцца. А калі ёсць група гледачоў, якой цікава нешта іншае, якія імкнучыся пазнавацца з рознымі культурамі, з рознымі тыпамі фільмаў, для іх арганізуюцца фэстывалі. Для такіх гледачоў праграма «Лістапад» надзвычай цікавая, багатая, але няпростая для ўспрымання...

— Раней я вельмі часта бываў у Беларусі. Я ўсім распавядаю, што ў часы майго юнацтва, на другім курсе ўніверсітэта, мы ездзілі з агітбур'ядамі па Беларусі — давалі канцэрты. І ў вёсках нас частавалі кавашанай капустай, варанай бульбай і самагонкай. Нічога смачней за гэта я ў жыцці не еў! І гэта засталася ўспамінам па Беларусах на ўсе жыццё! Зараз я ў Мінску пасля досыць значнага перапынку. Ён значна больш спакойны, чым іншыя гарады былога Савецкага Саюза. Такое адчуванне нечаканага супакоення... Быць можа, падманлівае... Інтэрэс да фэстывалю, безумоўна, ёсць. «Лістапад» пазіцыянуе сябе як вялікае дзяржаўнае свята, на якое хочаць патрапіць усё.

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Управляющий по делу о банкротстве ЧП «Автомобильный дом СИБЕЛГ»
Монтик Д.Н. — организатор торгов сообщает о проведении ТОРГОВ по продаже транспортных средств ЧП «Автомобильный дом СИБЕЛГ», а именно:

№ лота	Наименование лота	Кол-чество	Начальная цена продажи лота, бел. руб. (с НДС)	Шаг торгов, бел. руб. (5 % от начальной цены)	Задаток, бел. руб. (5 % от начальной цены)
1	Полуприцеп Шмитц SPR24, рег. номер А2993А4, 2008 г.в.	1	66241530	3312077	3312077
2	Полуприцеп Шмитц SPR24, рег. номер А2647А4, 2007 г.в.	1	61194360	3059718	3059718
3	Полуприцеп Шмитц SPR24, рег. номер А2237А4, 2007 г.в.	1	61194360	3059718	3059718
4	Седельный тягач МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 1843, рег. номер АА2508-4, 2002 г.в.	1	97918460	4895923	4895923
5	Седельный тягач МАН ТХ 18.400, рег. номер АА2505-4, 2008 г.в.	1	217652520	10882626	10882626
6	Седельный тягач ВОЛЬВО FH, рег. номер АА2502-4, 2007 г.в.	1	171536000	8576800	8576800

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и в форме подачи предложений о цене.

Торги состоятся 21 декабря 2010 года в 15.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: ЧП «Автомобильный дом СИБЕЛГ», р/с 301203003533 в филиале № 6 ОАО «Белгазпромбанк» г. Гродно, код 194. УНП 5005206067.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц — заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального предпринимателя — заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц — копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 15.00 20.12.2010 по адресу: 230001, г. Гродно, а/д 27/ или по факсу 8(0152)526859. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.00 20.12.2010.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.

После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5, тел. 8(029)6309211, тел/факс 8(0152)526859.

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белрострах»: — добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ № 0902052, 0834212-0834214, 0836115, 0838692, 0838694-0838697, 0838703, 0859119, 0859151, 085916

Гэтыя героі не здзяйснялі неверагодных учынкаў, не паланілі чытача сваёй прыгажосцю, не здзіўлялі каварствам і вынаходліваасцю і нават не прымушалі сентыментальнага дзяўчат прыводзіць слэзы. Затое яны вельмі смачныя! Гэта стравы з вядомых літаратурных твораў.

ЯЧЭНЯ ПА-ЦЁРКІНСКУ Ключ старуха долго жарит, Лезет с печки, сало жарит И, страдая до конца, Разбивает два яичка.

Эх, яичница! Закуска Нет полезней и прочней. Полагается по-русски Выпить чарку перед ней.

А. Т. Твардовский, «Василий Теркин».

З яечні пачынаецца кулінарная кар'ера любой жанчыны. У некаторых, дарэчы, на ёй жа і заканчваецца. Але не будзем крытыкаваць гора-гаспадынь, лепш параважам пра гэтую нахмітрую страву.

Сёння значная доля еўрапейцаў пачынае раніцу з яечні з беконам. А трывае пастанства, зразумела ж, надакучае. Тым больш, калі ў вашай лядуці захоўваецца ямаля іншай смакаці. Зусім іначай на яечню глядзелі галодныя сялянне і змучаныя вайной салдаты. Для тых і для другіх яечня, ды яшчэ і з салам, была калі не мяккой усё мар, то далікатэсам даклад-



на. Пакаштаваць такой стравы даводзілася хіба што ў сьвята. З многіх сучасных кухань яечню выжыў амет з сырам і памідорамі. Хоць, мабыць, гэта зусім не несправядліва, а новае жыццё звычайнай стравы. Цяпер яна прэзэндуе на лаўры сапраўднай арыстакраткі.

ГРЭЦЫЯ АЛАДКІ Паміж дзюво паў пад абразамі Туліўся стол з двума кастрамі Аладак грэцкіх, як памушак, Ды хлеба з зайчыка краюшак.

Якуб Колас, «Новая зямля». Магчыма, нехта і сёння гатуе такія бліныці ў сябе дома, але для нас, шыракажучы, гэта быў эксперымент з вялі-



кай літары. Муку прыйшлося малоць з дапамогай млынкі для кава, а рэцэпт дадумаваць самастойна, бо тэкст пэмы сакрэтаў яго не адкрывае. На выгляд стравы атрымалася адменная. Водар, які разносіўся па хаце, прымусіў усіх, хто быў дома, літаральна патрабаваць як мага больш аператыўнай дэгустацыі. Прыйшлося адмахвацца лапатачкай: «Пачакайце, яшчэ сфатаграфавач па-трэбна!». Дачакаліся! І ўзрадаваліся неверагодна: аладкі сапраўды цудоўныя.

Так што, вось і рэцэпт нацяняльнай беларускай стравы: паўшклянкі грэцкіх круп змалоць у млынку (альбо купіць муку ў краме, але тут вы рызыкуеце прапусціць значную частку працэсу прыгатавання), дабавіць адно яйка, паўшклянкі кефіру, па паўшклянкі соды, солі і цукру. Смажыць як звычайныя аладкі — у масле. Смачна есці!

Як мы намагаліся гатаваць па кніжках класікаў

ЗАЦІРКА — З усіх бакоў апанавалі яе дзеці — нямаведыма, хлопчыкі ці дзюўчыні, бо яны былі адзеты ўсе ў доўгія да пята кашулькі... Запічалі яны ўсе ў адзін галас: — Мамка зацірку гатуе!

З. Бядуля, «Пяць лыжак заціркі». Гэтая страву натхніла беларускага пісьменніка Змітрака Бядулю на напісанне апавядання. А калі не натхніла, то дакладна стала літаральна адным з герояў. Менавіта зацірку бядулеўскага Агата гатуе для ўсёй сям'і.

Як відаць з цытаты, практычна ідэальна карціна, хоць у апавяданні гэтую падзабытую сёння страву сям'я есць з беднаці. Пад страхамі хад беларускіх сялян у пачатку XX стагоддзя зацірка паважалася за лёгкасць прыгатавання і, што немалаважна — нядрэжны смак. Сённяшні непатрабавальны гурман, магчыма, назваў бы яе банальным малочным супам, але гэта кардынальна розныя рэчы. Як свежазалеўленыя крабы і крабавыя палачкі.

У заціркі ёсць два базавыя кампаненты: малако і мука. Муку патрэбна насыпаць на талерку горкай і даліць крыху вады. Пасля рукамі перацерці муку з вадою, каб атрымалася невялікая «галкі» з цеста, якія патрэбна варыць у падсоленым і падсалоджаным малаце. Таксама ў зацірку можна дабавіць сметанковага масла, згучанага малака ці вады любімых сухафруктаў. Гэта ўжо сучасныя варыяцыі. Атрымліваецца цудоўная страву для лёгкага сьняданку. Будзе больш каларытнай, чым усялякі іншаземнага вынаходлівага ёгурты. Але самае цікавае ў зацірцы не




гісторыя і нават не працэс прыгатавання. Вылоўліваць у малаце мучыня «галкі» надта пацешна, сярэд іх няма ніводнай аднолькавай. Гэта вам не розныя рожкі-зорачкі, якія колькі ні вылоўліваць, ні на што эскізіруе не нарвецца.

ПАЖАРСКІЯ КАТЛЕТЫ У Гальяні, іль Кальоні, Закажы себе в Твери С пармазаном макароны Да яшніцу свари. На досуге отобедай У Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай И отправься належке.

А. С. Пушкин, «Послание к Соболевскому». Гісторыю пажарскіх катлет, верагодна, можна назваць першым прыкладам рускамоўнай схаванай рэкламы ў літаратуры. Аляксандр Пушкін дапамог страве з карчы Пажарскага атрымаць вядомасць.

Яшчэ адной асобай, якой прыйшлося дастапады пажарскія катлеты, быў Аляксандр І. Ён аднойчы спыніўся ў Пажарскага. А пасля таго, як пакаштаваў страву, прыгатаваную ягонай дачкай Дар'яй, падарыў ёй маэнтак і мецца пры двары.

Каб прыгатаваць пажарскія катлеты, вазьміце 400 г курнай грудкі, белы хлеб, сметанковае масла і адно яйка. Спачатку прапусціце курыцу і размоцаны ў малаце хлеб праз мясарубку. У фарш дадайце соль, яечны жаўток і добра размяшайце. У сярэдзіну кожнай катлеты пакладзіце кавалачка сметанковага масла. Катлету патрэбна пакласці ў паніраваныя сухары. Цяпер можна смажыць. Гатуецца страву вельмі хутка, для яе патрэбныя дарагія прадукты, таму яна цудоўна



падыходзіць для візіту нечаканнай гасцей альбо для капрызнага мужа, якому звычайныя катлеты смерць як надакучылі.

КУЛЕШ — Я табе кулеш у чыгунку ў пецыцы паставіла. Смачны, з малаком...

І. Мележ, «Люді на балочце». Гатаваць гэтую страву мы пачалі з недаверам. Галоўнае, таму, што ў ёй ёсць нелюбимыя многімі сёння прасяныя крупы. Але ж ад спробы яшчэ ніхто не паміраў.

Дык вось, паставішы рондалькі з вадою на пліту і адмераўшы паўшклянкі проса, мы пачалі чакаць. Вада закіпела, проса апынулася ў кіпні. Згодна з рэцэптам, у кулеш дадаць колькі бульбін, зялёнай і зашкварваюць падсмажанымі на патэльні кавалачкамі мяса ці сала. Што і было зроблена. Калі да развараных круп дадалі ўсё вышэйпералічанае, страву пачалі здавацца надта апетытнай. Пра нелюбімае проса ніхто не думаў. На смак атрымалася нешта накіштат сьнітнага супу-пюрэ. Якраз тое, што трэба падчас халоднага надвор'я, каб не змерзнуць і аднавіць сілы.

Дарчы, замест прасяных крупы выкарыстоўваць грэцкія ці жоўтыя кукурузныя крупы. Калі нехта ўдабае, можна паспрабаваць прыгатаваць кулеш не на вадзе, а на малаце.



Іна КАСІНЕЦ, Ганна ГАРУСТОВІЧ.

СКАНВОРД + ЛАБІРЫНТ

Сканворд і лабірынт з 100 пазіцыямі і адказаў.

Крамля - рэкламны выпуск №35 (656) з адрэсамі і тэлефонамі.

Прыватныя абвесткі з афіцыйнага адрэса і тэлефонаў.

Звезда - купон для бясплатнай прыватнай аб'явы з адрэсамі і тэлефонамі.

Шашкі - пад рэдакцыяй майстра спорту Мікалая Грушэўскага з аўтарскімі ілюстрацыямі.

Надвор'е на заўтра - мапа з прагназаванымі надвор'ямі па гарадах і аб'ява аб'яднання.

16 лістапада - біяграфія Дж. Байрана з цытатамі і фатаграфіяй.

Каб у дзеўках не застацца... - афіцыйнае адрэса і тэлефон.

Усім іхнемся! - афіцыйнае адрэса і тэлефон.

Праверце, калі ласка, адказы - сканворд і лабірынт з адказаў.